

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Установа адукацыі  
“Гомельскі дзяржаўны універсітэт  
імя Францыска Скарыны”

**А.М. ПАЛУЯН**

**БЕЛАРУСКАЯ МОВА (ПРАФЕСИЙНАЯ ЛЕКСІКА)**

**Заданні да контрольнай работы  
для студэнтаў завочнага факультэта  
спецыяльнасці I – 31 01 01 – 02  
“Біялогія (навукова-педагагічная дзейнасць)”**

## ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫКАНАННЯ КАНТРОЛЬНАЙ РАБОТЫ

Курс “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” уведзены для студэнтаў спецыяльнасці “Біялогія (навукова-педагагічная дзеянасць)”, каб садзейнічаць развіццю вуснай і пісьмовай мовы студэнтаў, будучых спецыялістаў. Авалоданне высокай моўнай культурай спрыяе лагічнасці, выразнасці, дакладнасці маўлення прадстаўнікоў усіх прафесій.

Асаблівасцю вывучэння курса “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” пры завочнай форме навучання з’яўляецца тое, што аб’ём самастойнай работы студэнта па выпрацоўцы маўленчых навыкаў і ўменніц перавышае аб’ём практычных аўдыторных заняткаў з выкладчыкам. Суаднясеннне аўдыторных і самастойных гадзін, якія адводзяцца на поўны курс навучання роўнае 8/34.

Самастойная работа студэнта па засваенні курса беларускай мовы (прафесійной лексікі) накіравана на паглыбленне ведаў на ўсіх моўных узроўнях, выяўленне спецыфікі беларускай мовы, авалоданне навуковай тэрміналогіяй адпаведна выбранай спецыяльнасці, уменне карыстацца тлумачальнымі, перакладнымі і спецыяльнымі слоўнікамі і дапаможнікамі. З улікам таго, што на Беларусі ў якасці дзяржаўнай выступае не толькі беларуская, але і руская мова, пры засваенні курса значная ўвага надаецца супастаўленню і выяўленню адрозненняў абедзвюх моў.

Студэнт павінен ведаць сістэму лексічных, граматычных і стылістычных сродкаў беларускай мовы, іх камунікацыйныя магчымасці, адэкватна перакладаць навуковыя, спецыяльныя і службовыя тэксты з рускай мовы на беларускую і наадварот, улічваючи стылістичную прыналежнасць і асаблівасці лексіка-граматычнай будовы тэксту, набыць навыкі пісьменнага афармлення справавых дакументаў і лістоў, падрыхтоўкі і правядзення публічных выступленняў, справавых размоў, умесьць аналізацію і інтэрпретацію спецыяльных тэкстах на беларускай мове, асаблівасці беларуска-рускага і руска-беларускага білінгвізму.

Для таго каб дасягнуць указанага ў праграме ўзроўню валодання мовай, неабходна сістэматычна працаваць над фарміраваннем навыкаў практычнага карыстання беларускай мовай у яе вуснай і пісьмовай формах. Асаблівая ўвага павінна быць скіравана на нацыянальна адметныя моўныя факты і з’явы.

Неабходна памятаць, што здольнасці развіваюцца ў працэсе работы, што асэнсаваны матэрыял запамінаецца лягчэй, што навык выпрацоўваецца шляхам неаднаразова выкананага дзеяння.

1. Пры выкананні 1 і 2 заданняў паўтарыце правілы правапісу галосных і зычных (гл. матэрыял для даведак) і выкарыстоўвайце арфаграфічны слоўнік

2. Для выканання задання № 3 неабходна ведаць правілы перадачы спалучэнняў галосных у беларускай мове, правапіс спалучэнняў зычных, правілы перадачы на пісьме такіх фанетычных з’яў, як дзеканне і цеканне, падаўжэнне зычных (гл. матэрыял для даведак). Можна выкарыстаць перакладны руска-беларускі слоўнік.

3. У заданні № 4 правяраеца правапіс вялікай літары (гл. матэрыял для даведак).

4. Для правільнага выканання задання № 5 памятайце, што сіонімы – гэта слова, якія па-рознаму гучаць і пішуцца, але маюць блізкае лексічнае значэнне (напрыклад: *рэанімацыя* -- *ажыўленне*); антонімы – гэта слова, процілеглія па лексічным значэнні (напрыклад: *цёпла* -- *холадна*).

5. Пры выкананні задання № 6 звярніцеся да двухтомнага “Слоўніка іншамоўных слоў” А.М.Булыкі, пяцітомнага “Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы” ці аднатомнага “Тлумачальнага слоўніка беларускай літаратурнай мовы”, “Фразеалагічнага слоўніка беларускай мовы”.

6. Пры выкананні задання № 7 неабходна засвоіць правілы вызначэння роду і ліку назоўнікаў. Асаблівую ўвагу звярніце на вызначэнне роду ўласных назоўнікаў, складанаскарочаных і агульных нескланяльных (гл. матэрыял для даведак).

7. Для правільнага выканання заданняў №№ 8, 10 неаходна ўмесьці вызначаць тып скланення, тып асновы, лексічнае значэнне, асаблівасці правапісу канчаткаў назоўнікаў, у прыватнасці рознаскланяльных, а таксама асаблівасці скланення і правапісу займеннікаў (гл. матэрыял для даведак).

8. Пры выкананні задання № 9 паўтарыце правілы правапісу зычных на стыку корана і суфікса і правілы ўтварэння прыналежных прыметнікаў у залежнасці ад роду назоўніка (гл. матэрыял для даведак).

9. Для правільнага выканання задання №11 трэба паўтарыць правілы скланення і правапісу лічэбнікаў, ужыванне лічэбнікаў з назоўнікамі (гл. матэрыял для даведак).

10. Пры выкананні задання № 8 неабходна ўмесьці вызначаць тып спражэння дзеяслова, засвоіць правапіс канчаткаў дзеясловаў (гл. матэрыял для даведак).

11. Для правільнага выканання задання № 9 трэба паўтарыць правілы скланення і правапісу лічэбнікаў, ужыванне лічэбнікаў з назоўнікамі (гл. матэрыял для даведак).

12. Пры выкананні задання № 10 паўтарыце правілы правапісу зычных на стыку кораня і суфікса і правілы ўтварэння прыналежных прыметнікаў у залежнасці ад рода назоўніка (гл. матэрыял для даведак).

13. Для правільнага выканання задання № 11 трэба паўтарыць правілы скланення і правапісу лічэбнікаў, ужыванне лічэбнікаў з назоўнікамі (гл. матэрыял для даведак).

14. Пры выкананні задання № 12 неабходна ўмець вызначаць тып спражэння дзеяслова, засвоіць правапіс канчаткаў дзеясловаў (гл. матэрыял для даведак).

15. Заданне № 13 прадугледжвае засваенне правілаў напісання слоў асобна, разам, праз злучок (гл. матэрыял для даведак). Пры неаходнасці карыстайцеся арфаграфічнымі слоўнікамі.

16. Для выканання задання № 14 паўтарыце правілы правапісу суфіксаў дзеясловаў, правілы ўжывання лічэбнікаў з назоўнікамі, асаблівасці дапасавання і кіравання ў беларускай мове (гл. матэрыял для даведак). Пры неаходнасці карыстайцеся перакладным руска-беларускім слоўнікам.

17. У заданні № 15 неабходна, карыстаючыся падручнікам, запісаць правілы пастаноўкі знакаў прыпынку на ўказаное правіла і прывесці прыклады сказаў.

18. У заданні № 16, карыстаючыся перакладным руска-беларускім слоўнікам, перакладзіце тэкст на беларускую мову,

19. У заданні № 17 з дапамогай перакладнога беларуска-рускага слоўніка запішыце пераклад тэкста на рускую мову.

20. У канцы абавязкова ўкажыце, якой літаратурай і слоўнікамі вы карысталіся: аўтар, назва кнігі, год выдання, месца выдання, колькасць старонак.

### ПАТРАБАВАННІ ДА АФАРМЛЕНИЯ КАНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. У адпаведнасці з вучэбным планам спецыяльнасці вам неабходна выканаць контрольную работу. У дапаможніку пропануюцца 5 варыянтаў. Вы выбіраеце для выканання адзін варыант у залежнасці ад таго, на якую літару пачынаецца ваша прозвішча на беларускай мове. Астатнія варыянты можна выкарыстаць у якасці матэрыялу для падрыхтоўкі да заіку і самастойнай работы.

2. Выконваецца пісьмовая контрольная работа ў асобным сыштку. Вокладка падпісваецца наступным чынам:

*Кантрольная работа  
на беларусской мове (вариант № ...)  
студента (студентки) .... курса завочного факультета группы...  
специальности "Биология (наукова-педагагическая дисциплина)"*

*Прозвища, имя, имя па бацьку*

3. Кантрольная работа выконваецца чарнілам сіняга ці чорнага колеру, акуратным почыркам. Пры выкананні контрольной работы пакідайце ў сыштку палі для заўваг, тлумачэнняў і метадычных указанняў рэцэнзента. Абавязкова пішыце нумар і змест задання. У заданнях на пераклад матэрыял павінен быць размешчаны наступным чынам:

Левая сторонка	Правая сторонка
палі  тэкст на рускай мове	текст на беларускай мове

4. Заданні контрольной работы павінны выконвацца ў той паслядоўнасці, у якой яны размешчаны ў даным дапаможніку. У канцы работы абавязкова ўказваіце спіс выкарыстанай літаратуры і слоўнікаў.

5. Выкананую контрольную работу накіроўвайце для праверкі і рэцензавання на адрес універсітэта ў вызначаныя тэрміны. Пры станоўчай рэцэнзіі студэнт, які выканаў контрольную работу, дапускаецца да яе абароны ў выглядзе гутаркі з выкладчыкам у час сесіі ці вызначаныя ў міжсесійны перыяд дні кансультаций для студэнтаў-зачоўнікаў.

6. Калі контрольная работа выканана без захавання ўказаных патрабаванняў ці не поўнасцю, яна вяртаецца студэнту без праверкі.

7. Калі ў контрольной работе дапушчана шмат памылак, яна атрымлівае адмоўную рэцензію і накіроўваецца студэнту для дапрацоўкі. Перапрацаваная і выпраўленая контрольная работа рэцензуецца ва ўстаноўленым парадку.

## КАНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ВАРЫЯНТ I ( А, Б, В, Г)

**1.Пастаўце націск у словах:** выпадак, мезенец, украінскі, развіты (чалавек), крэмень, адзінаццаць, балацаць, бульбяны, каноплі, крапіва.

**2.Устаўце прапушчаную літару:**

**Э, А, Ы:** ад...сат, др...вотня, Ж...нева, лат...рэя, ш...дэўр, кр...шыць;

**Е, Я:** м...тровы, с...мнаццаць, вогн...ўстойлівы, вын...нъчыць, кал...ндар, тыс...ча;

**Ы, І, Й:** звыш...дэйны, дэз...нфармацыя, аб...миэць, вы...граваць, за...нель, пры...сці;

**У, Ў:** ручка-...казка, со...с, а...дыторыя, фа...на, новы ...нівермаг, фра...;

**мяккі знак** або **апостраф:** шампін...ён, ліпен...скі, чатырох...ярусны, зап...ю, салаў...і, голуб...;

**В:** ...окіс, на...ушнікі, ...унцыя, ...оцат, Ля...он, на...астрыць;

**С, Ж, ШС:** нясві...скі, пта...тва, прыго...тва, тавары...кі, чэ...кі, кня...тва;

**А, О:** п...ўнаводны, шыр...катвары, ст...тысячны, п...ліклініка, п...літэхнічны.

**3.Запішыце слова па-беларуску:** бактерия, деликатный, интеллект, критерий, термос, город Мійоры, четверг, капустный, карантин, марево, рессора, Жанна, Наталья, реактив, поздний, львёнок.

**4.Спішыце, раскрываючы дужкі:** (М,м)ележаўскія раманы, (М,м)ічурыйскі гатунак, (Б,б)рэстчына, (В,в)асева паліто, (М,м)урчыны кацяняты, (Г,г)омельскі (Дз,дз)яржаўны (У,у)ніверсітэт.

**5.Да іншамоўных слоў запішыце беларускія сінонімы:** рэшта, рэзюмэ, экзэмпляр, абстрактны, гарантыя, фізіяномія.

**6.Растлумачце значэнне слоў:** аксаміт, апантаны, гарбар, знічка, менталітэт, фітанцыды.

**7.Дапішыце канчаткі прыметнікаў:** сонечн... Тбілісі, вопытн... біёлаг Лебедзева, маленьк... поні, аўтарытэтн... журы, шырок... стэп, парван... кішэнь.

**8.Запішыце назоўнікі ў 1) месным склоне адз. ліку:** бацька, лось, сухмень, вядро, роздум, роспач, фальши, ценъ, яблык, шыр, шынель, ціш, безліч, кісель, атэлье, каваль, Рыгор, Алег; **2) родным склоне адз. ліку:** твар, лоб, хмызняк, вецер, дарвінізм, узгорак, дзень, грам, тыдзень, бялок; **3) давальным склоне адз. ліку:** хата, вярба, кніга, паліца, вішня, рака, рэчка, страха, Алеся, Алеся, пацучаня, імя; **4) творным склоне адз. ліку:** Сібір, кроў, косць, Нарач, дзядуля, Кузьма, Шура, ваверчаня.

**9.Утварыце прыналежныя прыметнікі, падбярыце да іх назоўнікі і запішыце словазлучэнні (напр.: брат – братай капялюш):** старышыня, настаўнік, бабуля, Валодзя, сініца, Таня, мядзведзь, вавёрка.

**10.Праскланяйце займеннікі:** ты, сам, самы, хто.

**11.Запішыце лічэбнікі словамі:** паміж 2 бярозамі, праз 200 гадоў, перад 378 слухачамі, на 459 старонках, да 384 дадаць 618, 100-тысячны жыхар.

**12.Запішыце дзеясловы ў формах 1-ай і 2-ой асобы множнага ліку цяперашняга ці будучага часу:** браць, даць, даваць, рваць, пісаць, шыць, залежаць, ісці.

**13.Запішыце, раскрываючы дужкі:** буда(кашалёўскі), вагона(рамонтыны), заходне(беларускі), залаціста(жоўты), гладка(паголены), абы(адкуль), пасля(заўтра), сацыял(дэмакрат), што(сыци), пакуль(што), такі(сказаў), абы(зрабіць), коні не(запрэжсаны), не(прачытаўшы) кнігі, не(ханае), далёка не(поўны) пералік, вельмі не(пісьменная) работа, на(хаду), па(малу), па(другое), па(трое), у(чатырох), па(чалавечы), на(памяць), у(бок), на(паказ) мадэляў.

**14.Перакладзіце на беларускую мову:** падающая звезда, угрожающее положение, встречая, встречаясь, встретив, встретившись, четыре лишних дня, в двухстах метрах от дома, килограмм крахмала, молодой гусь, высокий тополь, вкусная земляника, мёд сладче сахара, смеяться над бездельником, извините меня за беспокойство, рассуждать о будущем, болеть корью, заведующий

кафедрой, послать за доктором, жениться на Ольге, похожий на отца, накануне праздника, в это воскресенье, в два часа дня.

**15.Пастаю́ка працяжніка паміж дзеянікам і выказнікам. Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа і абагульняльных словах пры аднародных членах. (Запішыце правілы і прывядзіце прыклады сказаў)**

**16.Перакладзіце тэкст на беларускую мову:**

*Ареал – это то пространство на поверхности нашей планеты, в пределах которого распространён тот или иной вид (род, семейство) животных или растений.*

*Границы естественного обитания животного или растения сформировались постепенно на протяжении истории Земли и зависят от условий окружающей его жизни – биотических (физических, химических и т. п.) и биотических (растительности, пищи, паразитов, конкурентов и др.). Ареал может изменяться под воздействием естественных факторов, например увеличения численности вида, и под влиянием хозяйственной деятельности человека. На знании ареалов растений и животных основаны работы по акклиматизации и реакклиматизации животных и растений.*

*Размеры ареалов различны. Некоторые животные и растения обитают только на небольшом пространстве, например на отдельной горной вершине, острове, в изолированном озере, в ущелье. Другие распространены очень широко – на нескольких материках и занимают на них огромные области.*

*Для изучения ареалов составляют их карты.*

**17. Перакладзіце тэкст на русскую мову:**

*У чэрвенні пачынае цвісці ажыны, белымі і ружовымі, сабранымі ў гронкі кветкамі. А ў канцы лета паспяваюць яе глянцеватыя ягады, які здалёк здаюцца чорнымі. Разгледзіш іх зблізу – яны чырвона-чорнага колеру або пакрыты сінявым налётам. Самы час сабраць іх. На лекі ягады спатрэбяцца і свежыя, і сушаныя.*

*Са свежых ягад можно прыгатаваць сок, які мае цудадзейную сілу, выкарыстоўваецца як супрацьзапаленчы сродак пры прастудзе: дарослыі -- па столовай лыжцы, дзецям – па чайнай лыжцы трыв-чатыры разы на дзень. Вельмі дапамагае ён дзецям, хворым на шкарлятыну.*

*Абавязкова насышыце ягад ажыны. Лыжачка пакрышаных сушаных ягад, змешаных з цукрам ці мёдам, выратуе дзіця ад крывавага паносу ці глістоў. Ужываецца трыв разы на дзень.*

*Але галоўная лекавая сыравіна ажыны – яе лісце. Паклапаціца аб нарыхтоўцы трэба перад цвіценнем расліны – у гэтую пару самая цудадзейная сіла ў лісці. Сушыць лісце неабходна пры тэмпературе не вышэй, чым +35С. Адвар з адной-дзвюх лыжак лісця ажыны на дзве шклянкі вады ўжываюць трыв-чатыры разы штодзённа паміж прыёмамі ежы. Ён знімае вострыя і застарэлія болі страўніка, лечыць запаленчы працэс слізістай абалонкі, гастрыты, з'яўляецца агульным нейтралізаторам пры рэуматычных хваробах, актыўна дапамагае пераборваць грып.*

## КАНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ВАРЫЯНТ 2 (Д, Е, Ж, З, І)

**1. Пастаўце націск у словах:** беларусы, ганьба, інструмент, магазін, сантыметр, коклюш, спіна, мысленне, ласкавы, буйны.

**2. Устаўце прапушчаную літару:**

Э, А, **Ы**: бл...ха, ад...с, інт...лігент, др...васек, поч...рк, бухгалт...р;  
Е, Я: ...нот, с...зон, вас...мнацаць, верас...нь, дз...журны, л...снічоўка;  
**Ы, І, Й:** спад...лба, пера...маць, за...скрыца, раз...грацца, дэз...нфекцыя, без...ніцыятыўны;  
У, **Ў**: жанчына-...рач, ва ...ніверсітэце, стра...с, дыназа...р, музычнае шо...;  
**мяккі знак або апостраф:** дз...мухавец, казан...скі, стэп..., кроў...ю, В...етнам;  
В: ...оптыка, ...ураджай, ...опыт, ...угор, На...уменка, ...олова;  
**С, Ц, ДС:** беласто...кі, брэс...кі, грама...кі, пале...кі, тавары...кі, слу...кі (*Слуцк*);  
**А, О:** ст...галосы, ч...рнабровы, н...вагодні, гр...маадвод, шыр...каплечы, мн...гаструнны.

**3. Запішыце слова па-беларуску:** жёлтый, ребро, черепаха, тревога, павиан, океан, реакция, майонез, шампиньон, ориентир, билетёр, тетерев, контрастный, милосердный, Алла, Татьяна, льгота.

**4. Спішыце, раскрываючы дужкі:** верши (*К,к*)упалаўы, (*Б,б*)ерталетава соль, (*Д,д*)амоклаў меч, (*P,p*)эспубліка, (*B,b*)ялікае (*K,k*)няства (*L,l*)ітоўскае, сабака (*Ж,ж*)учка.

**5. Да іншамоўных слоў запішыце беларускія сінонімы:** дыкцыя, рэпліка, фрагмент, басейн, фундамент, вакуум.

**6. Растворыце значэнне слоў:** анилаг, турнэ, манто, менталітэт, вернісаж, генатып.

**7. Дапішыце канчаткі прыметнікаў:** залат...медаль, шэр...шынель, вядом... навуковец *Навіцкая*, вялік... шымпанзэ, прыгож... *Токіо*, сінявок... *Нарач*.

**8. Запішыце назоўнікі ў 1) месным склоне адз. ліку:** хмызняк, герой, дачка, мітынг, Раман, хмель, страх, гара, дрыгва, пляцоўка, страха, хвоя, дзядуля, Алеся, кроў, Сібір, кішэнь, стэп, кенгуру; **2) родным склоне адз. ліку:** геній, корань, ячмень, дубняк, рэалізм, жаль, танец, студзень, жаўток, грып; **3) давальным склоне адз. ліку:** племя, ваверчаня, Саша, Фама, Мікалай, дарога, хустка, Таня, Таццяна, мужчына, цішыня, рука; **4) творным склоне адз. ліку:** Сож, Жэня, кураня, любоў, медзь, Беларусь, бацька, Пеця.

**9. Утварыце прыналежныя прыметнікі, падбярыце да іх назоўнікі і запішыце словазлучэнні (напр.: брат – братай капялош):** Алег, Васіль, Наталля, Аленка, ліса, бусел, жонка, бабёр.

**10. Праскланяйце займеннікі:** я, сябе, яны, што.

**11. Запішыце лічэбнікі словамі:** паміж 3 бярозамі, праз 200 гадоў, перад 254 слухачамі, на 378 старонках, да 295 дадаць 472, 10-тысячны жыхар.

**12. Запішыце дзеясловы ў формах 1-ай і 2-ой асобы множнага ліку:** ісці, везці, жыць, есці, бегчы, пачаць, пачынаць, піць.

**13. Запішыце, раскрываючы дужкі:** паў(Мінска), паў(апельсіна), паў(горада), контр(ігра), усходн(еўрапейскі), крылава(чырвоны), ярка(размаляваны), спяваў(бы), усё(ж)такі, абы(куды), да канца не(прачытаны) твор, не(прывезеныя) дровы, не(варта), не(вялікі), на(дзіва), як(раз), што(раніцы), у(дзень) марозны, пад(вечар), па(першае), па(трое), з(вечара), па(парах), усё(роўна), у(адзіночку).

**14. Перакладзіце на беларускую мову:** пашуцій крестьянин, контролирующие органы, умываясь, умывшись, читая, прочитав, три высоких дерева, два долгих года, в полутора километрах от железной дороги, двухлетний гусь, высокая конопля, жёлтый цыплёнок, поздняя клюква, земляника вкуснее клубники, шутить над другом, простить брата, думать о матери, болеть чесоткой, заведующий

лабораторией, послать за хлебом, жениться на соседке, дом в два этажа, ухаживать за девушкиой, на этой неделе, в девять часов утра.

**15. Знакі прыпынку ў сказах з адасобленымі членамі.** (Запішыце правілы і прывядзіце прыклады сказаў)

**16. Перакладзіце тэкст на беларускую мову:**

Фауна Беларуси очень представительна – более 430 видов позвоночных и около 30 тысяч видов беспозвоночных животных. Здесь обитают 73 вида млекопитающих. Важное хозяйственное значение имеют охотниче-промысловые виды животных – ценные своим мехом куница, выдра, крот, речной бобр, обыкновенная белка, лисица, а также лось, дикий кабан, заяц, мясо которых используется в пищу. Они распространены по всей территории страны. В лесах можно встретить и волка, рысь, косулю. В северной и средней части Беларуси в старых смешанных лесах обитает бурый медведь.

Патриарх белорусских лесов – могучий зубр, занесённый в международную Красную книгу охраны природы. Это самое крупное животное Европы было хищнически уничтожено, последний зубр убит браконьерами в 1919 году. В конце 20-ых годов началось восстановление популяции зверя за счёт привезенных особей. Сейчас стадо зубров разрослось.

Спасение зубра – далеко не единственный пример заботы о сохранении и восстановлении фауны Беларуси, обогащении её новыми видами животных. Здесь акклиматизированы енотовидная собака, енот-полоскун, американская норка, ондатра, расселяется благородный олень.

**17. Перакладзіце тэкст на рускую мову.**

Здольнасць раслін -- іх тканак і лягучых часцінак – знішчаць прасцейшыя мікраарганізмы адзначалі многія навукоўцы, але ніхто не мог даць навуковага тлумачэння гэтай з'яве. Шчасце першаадкрывальnika выпала на долю прафесара Пецярбургскага ўніверсітэта Барыса Пятровіча Токіна (1930 г.). У яго вопытках рэчывы расліннага паходжання бязлітасна распраўляліся з інфузорыяй і з хваробатворнымі бактэрыйямі. Гэтыя рэчывы Токін назваў фітанцыдамі. Фіта па-грэчаску ‘расліна’, цыда па-лацінску ‘забіваю’. Рэчывы, здольныя тармазіць развіццё або знішчаць бактэрый і мікраскапічныя грыбы, людзі і цяпер прымяняюць для аховы раслін ад хвароб і шкоднікаў.

Такія рэчывы ўтрымліваюць амаль усе зялёныя расліны, але асабліва багатыя на іх хвойныя дрэвы, дуб, бяроза, вольха, палын, розныя віды цыбулі, надземныя часткі памідораў, бульбы і іншых культур. Настой, адвары і парашкі з іх трэба рыхтаваць у пачатку цвіцення, калі яны найболыши таксічныя.

## КАНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ВАРЫЯНТ 3 ( К, Л, М, Н)

**1.Пастаўце націск у словах:** лопух, індустрыйя, асака, вярба, таварыши, каршун, блытаніна, заняласць, кашляць, прасціна.

**2.Устаўце прапушчаную літару:**

**Э, А, ІІ:** кр...вавы, р...бры, інж...нер, лод...р, р...сора, р...монт;

**Е, Я:** м...данос, кі...скёр (працуе ў кіёску), зам...ць (снежная), дз...сяты, зерн...сховішча, вогн...ўстойлівы;

**Ы, І, Й:** звыш...дэйны, суб...нспектар, аб...мишэць, пра...нфармаваць, адна...менны, раз...ходжанне;

**У, Ў:** ваку...м, у «Выбраныя творы» ...вайшлі, ва ...нівермагу, Ланда..., а...таномны, ручка-...казка;

**мяккі знак або апостраф:** дз..вес...це, карэн...чык, мядз...ведзь, суб...ект, салаў...і, бул...ён;

**В:** ...Ориша, ...учоба, ...орган, ...участак, на...огул, ...улей;

**С, Ш:** а...частлівіць, золата не ...чарнее, ні...чымны хлеб, ра...чуліць слухачоў, са...чапіць вагоны, у...чуваць за правіннасць;

**А, О:** пр...ціракавы, выс...капробы, пр...стадушины, д...ўгавечны, выс...кародны, руж...ваішчокі.

**3.Запішыце слова па-беларуску:** дефицит, паутіна, проездной, пантера, сердце, бровь, материал, кардиолог, ѹод, леопард, бактериолог, теорема, ихтиология, мадонна, Инна, Илья, глухарь, тетерев.

**4.Спішыце, раскрываючы дужкі:** (В,в)ольтава дуга, (Р,р)эспубліка (Б,б)еларусь, (П,п)рэзідэнт, (Н,н)аташына паліто, (А,а)хілесава пята.

**5.Да іншамоўных слоў запішыце беларускія сінонімы:** фантом, рэанімацыя, антыпатыя, прыярытэт, сурагат, інтэлект.

**6.Растлумачце значэнне фразеалагізмаў:** вераб'іная нач, сабаку з'есці, выскачыць як дурань з канапель, даць гарбуза, скончыў смаргонскую акадэмію, блёкату аб'есціся.

**7. Дапішыце канчаткі прыметнікаў:** чорн... кава, неразборлів... подпіс, сін... чарніла, ружов... фламінга, шырок... Сож, вядом... даследчык Пятрова.

**8.Запішыце назоўнікі ў 1) месным склоне адз. ліку:** вёска, дуга, дачка, хвоя, дача, сасна, мозг, двор, музей, тэлефон, фламінга, зараснік, каваль, дыялог, крык, арэх, Пётр, Алекся, подпіс; **2) родным склоне адз. ліку:** зуб, твар, доллар, інфаркт, балет, марганізм, ягаднік, боль, верасень, горад; **3) давальнym склоне адз. ліку:** стрэмя, качаня, Шура, Мікіта, Васіль, далонь, фабрыка, Каця, Кацярына, бацька, рака, косць; **4) творным склоне адз. ліку:** Нарач, дзіця, кроў, моладзь, Сібір, мыш, далонь, дзядуля.

**9.Утварыце прыналежныя прыметнікі, падбярыце да іх назоўнікі і запішыце словазлучэнні** (напр.: брат – братаву капялюш): Аленка, сын, ластаўка, дзік, певенъ, Ніна, Сяргей, вожык.

**10.Праскланяйце займеннікі:** ён, сам, ты, хтосьці.

**11.Запішыце лічэбнікі словамі:** звыш 867 рублёў, перад 984 слухачамі, 2/5метра, на 275 старонках, да 392 дадаць 458, 10-мільённы горад.

**12.Запішыце дзеясловы ў формах 1-ай і 2-ой асобы множнага ліку:** араць, біць, жыць, даць, сячы, плыць, паведаміць, паведамляць.

**13.Запішыце, раскрываючы дужкі:** паў(Гомеля), паў(яблыка), паў(метра), штаб(кватэра), заходне(славянскі), кісла(салодкі), чыста(вымыты), казаў(жса), усё(такі), абы(сказаць), куды(сыці), яшчэ не(закончаная) работа, не(прачытаная) кніга, не(супраць), у(бок), як(след), на(ляту), адзін(на)адзін, з(ранку), у(абрэз), па(другое), па(чацвёра), што(дзень), на(жаль).

**14.Перакладзіце на беларускую мову:** водоплавающие птицы, вьющиеся растения, двигаясь, подвинувшись, сидя, присев, два хороших друга, четыре газетных экземпляра, в двухстах метрах от железнодорожной станции, серая гусыня, гречневая крупа, маленький медвежонок, ранняя земляника, день длиннее ночи, издаваться над слабым, извините меня за беспокойство, беспокоиться о детях,

болеть скарлатиной, заведующий отделом, послать за врачом, жениться на соседке, ехать на мельницу, ухаживать за ребёнком, в ближайшее воскресенье, июньский.

**15. Знакі прыпынку ў сказах з пабочнымі і ўстаўнымі канструкцыямі, звароткамі і парапінальнымі зваротамі.** (Запішыце правілы і прывядзіце прыклады сказаў)

**16. Перакладзіце тэкст на беларускую мову:**

Цветовая палитра лесных пейзажей производит на зрителя исключительно сильное впечатление. Ещё Гете писал, что «цвета действуют на душу: они могут вызвать чувства, побудить эмоции и мысли, которые нас успокаивают или волнуют, печалят или радуют». Известно, что зеленый и голубой цвета успокаивают нервную систему; красный возбуждает её, но быстро утомляет; серый вызывает апатию; жёлтый внушиает добрые мысли; красный цвет создаёт у зрителя ощущение тепла, а зелёный и голубой – прохлады.

Воздействие цвета на человека столь велико, что им издавна пользовались во врачебной практике. В средние века красным цветом лечили ветряную оспу, корь, скарлатину. Зелёный цвет снижает кровяное давление, расширяет сосуды, снимает зрительное утомление. Жёлтый цвет стимулирует деятельность сердца, легких, увеличивает их выносливость. Под воздействием голубого цвета успокаивается дыхание. Влияние на человеческий организм оказывает и степень освещенности. Яркий свет возбуждает нервную систему, более спокойный снижает нервное напряжение.

**17. Перакладзіце тэкст на русскую мову.**

У сакавіку ў глухіх балоцістых месцах на падсцілцы з дробных галінак леташняй травы і моху можна сустрэць вывадак дзіка. Парасяты нядаўна нарадзіліся. Маленькая і слабенькая, яны ляжаць нерухома, прытуліліся адзін да аднаго... Светла-карычневая, з белымі палоскамі на спіне і з кірпатаўмі лычыкамі, яны не варухнуцца пад позіркам назіральніка, толькі маленькая вочки выдаюць іх хваляванне і цікаўнасць.

Дзік – буйная жывёліна з масіўным, даволі нязграбным на першы погляд тулавам, на кароткіх моцных ногах. Даўжыня цела 2 – 2,5 метры, вышыня ў курку – 1,1 метра, маса – 150 – 300 кілаграмаў. Галава вялікая, выцягнутая, заканчваецца голым пляскатым лычом з вялікім ноздрамі. Вушы доўгія і шырокія. Зрок дрэнны, таму нюх і слых адыгрываюць важную ролю ў жыцці дзіка. Блізкасць вадаёмаў або ўвільготненых забалочаных участкаў мае для яго вялікае значэнне. Жыве статкам. Актыўны ноччу, а днём адпачывае. Усёядны. Корміцца жэлудамі, сцябламі, карэнішчамі, пладамі дзікіх раслін, мышападобнымі грызунамі, лічынкамі насякомых, дажджавымі чарвякамі і інш.

## КАНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ВАРЫАНТ 4 ( О, П, Р, С )

**1.Пастаўце націск у словах:** выпадак, дакумент, шэсцьдзясят, спіна, Мазыр, гваздзікі, кулінарыя, сівы, грамадзянін, крапіва.

**2.Устаўце прапушчаную літару:**

**Э, А, Ы:** гл...таць, бухгалт...р, ц...р...монія, вод...р, канц...лярыя, характ...р;

**Е, Я:** с...л...нін, кал...ндар, ...ўрэй, н...навісць, дз...вяты, ц...гнікі;

**Ы, І, Й:** спад...лба, вы...граць, пра...нфармаваць, раз...сціся, без...менны, звыш...мклівы;

**У, Ў:** баво...на, стра...с, хвалі ...льтрагукавая, газета «Звязда» ...чора пісала, музычнае шо..., мастакі...мельцы;

**мяккі знак або апостраф:** сем..., ліпен...скі, кубан...скі, двух...ярусны, салаў...і, н...юанс;

**В:** ...унія, за...очны, ...опыт, па...ук, ...охаць, ...ураджай;

**С, Ш:** ра...чыніць цеста, ра...часаць валасы, абя...шкодзіць, ра...сол, ра...саднік хваробы, добру...скі;

**А, О:** в...страверхі, ч...рнабровы, ст...тысячны, выс...кародны, п...ўрубля, п...ўнаўладны.

**3.Запішыце слова па-беларуску:** район, стеарин, иероглиф, диета, студент, мародер, ориентир, четверг, Геннадий, Таллинн, манна, областной, форпостный, брестский, теория, аптека, индеец.

**4.Спішыце, раскрываючы дужкі:** дом (A,a)ндрэеў, (Г,г)омельшчына, (Дз,дз)ень (Н,н)езалежнасці, (C,c)ізіфава праца, (Ч,ч)эшскі крышталь.

**5.Да іншамоўных слоў запішыце беларускія сінонімы:** абстрактны, рэзерв, рэзюмэ, эксперымент, дыскусія, фіяска.

**6.Растлумачце значэнне слоў:** эвалюцыя, фальсіфікацыя, аўдыенцыя, генетыка, менталітэт, цывілізацыя.

**7. Дапішыце канчаткі прыметнікаў:** паляўніч... сабака, чаргов... перапіс, чорн... чарніла, прыгож... Нарач, сонечн... Баку, малад... прафесар Сонцаў.

**8.Запішыце назоўнікі ў 1) месным склоне адз. ліку:** фабрыка, страха, дарога, ічака, мяжса, зямля, машина, дыялог, снег, ноўж, чэрвень, горад, спецыяліст, герой, Алег, міністр, кенгуру, надпіс, рух; 2) родным склоне адз. ліку: арол, рот, цукар, гай, бюрократызм, ампер, квадрат, булён, агонь, узгорак; 3) давальным склоне адз. ліку: племя, ластаўчаня, Міця, Жэня, Кузьма, рысь, дошка, шыр, дуга, мужчына, Зося, Марыя; 4) творным склоне адз. ліку: верф, поўнач, гусяня, гразь, кішэнь, Васіль, смерць, Тўлісі.

**9.Утварыце прыметнікі з дапамогай суфікса -ск-:** Брэст, Баранавічы, Добруши, Палессе, швед, узбек, турак, таварыш.

**10.Праскланяйце займеннікі:** абы-хто, сябе, я, ён.

**11.Праскланяйце словазлучэнні (лічэнікі запісвайце словамі):** 267рублёў, 43старонкі, 2/3дарогі, паўтара метра.

**12.Запішыце дзеясловы ў формах 2-ой асобы множнага ліку абвеснага і загаднага ладу:** араць, біць, жывіць, даць, сячы, плыць, паведаміць, паведамляць.

**13.Запішыце, раскрываючы дужкі:** паў(Еўропы), паў(лімона), паў(гектара), вагон(рэстараён), паўднёва(славянскі), горка(салёны), ярка(размаляваны), сказаў(бы), такі(усё), абы(які), хто(сыці), яшчэ не(падмеценая) алея, не(скошаная) трава, не(шкада), у(бок)дарогі, як(раз), на(дзіва), след(у)след, з(верху), у(адкрытую), па(першае), па(двоое), што(год), на(памяць).

**14.Перакладіце на беларускую мову:** нечего взять, некого спросить, земляника вкуснее клубники, идти за грибами, вспоминать о друзьях, подойти к дубу, больной ангиной, три высоких тополя, восходящая вена, мlekопитающие, нестерпимая боль, в полутора километрах от города, чёрный кофе, жёлтый цыплёнок, вступить в брак, послать за братом, который час, шутить над другом, сильнее всех, лёжка, умыввшись, глядя, взглянув, благодарить отца, заведующий клубом.

**15. Знакі прыпынку ў складаназлучаных і складаназалежных сказах.** (Запішыце правілы і прывядзіце прыклады сказаў)

**16. Перакладзіце тэкст на беларускую мову:**

Чебрец-медонос был оценён ещё древними греками, считавшими его вместе с пчелой символом трудолюбия. Давно уважали чебрец и у других народов, а средневековые рыцари любили украшать свои шарфы изображением веточек чебреца, окруженных пчелами.

Большими симпатиями чабрец пользовался у древних славян. Наши предки ещё во времена язычества возвели его в ранг культового растения. При жертвоприношении в огонь бросали небольшие пучки чабреца. Сгорая, он выделял благоуханный дым – фимиам, легко возносившийся к небу и тем самым подтверждавший, по мнению язычников, что боги приняли жертву. Интересно, что окуривание чабрецом практиковалось и в более позднее время, правда уже не с небесной, а с чисто земной целью. По совету многих старых травников рекомендовалось чабрецом “окуривать коров после теления”, крынки молока, “чтобы снимать большие сливки и сметаны”, охотничьи и рыболовные снасти “для счастливого лова”. Использовали окуривание чабрецом и при лечении чахотки, бессонницы, кашля и даже “зловредного запоя”.

**17. Перакладзіце тэкст на русскую мову.**

На беларускім Палессі, у заліўных дубровах, ракных поймах з мноствам азёр, старых рэчышчах, парослых водна-балотнай расліннасцю, жывуць яноты-паласкуны – невялікія звяркі даўжынёй цела 50 – 60, хваста – 25 – 28 сантыметраў. Галоўка ў янота шырокая, з завостранай мордачкай, брудна-белая. Вушы прыкметна выступаюць з поўсці. Ад носа па лбе цягнецца цёмная паласа, якая зліваецца з цёмнымі плямамі на шчоках. Густым, доўгім, мяккім футрам звярок падобны на маленькае медведзяня, але з доўгім пушыстым хвастом.

Радзіма гэтага звярка – Паўночная Амерыка, адкуль у 1936 годзе для акліматызацыі яго завезлі ў Сярэднюю Азію, Закаўказзе і на Далёкі Усход. У Беларусь упершыню ў 1954 годзе 52 яноты прывезлі з Азербайджана. Звяркоў выпуслі ў пойме ракі Прыймяць на Палессі. Праз чатыры гады было завезена яшчэ 78 звяркоў. На дрэвах развесілі больш за сотню дуплянак, і амаль усе яны ў хуткім часе былі заселены.

## КАНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ВАРЫЯНТ 5 ( Т, У, Ф, Х, Ц )

**1. Пастаўце націск у словах:** адзінацаць, бульбяны, рэшата, камбала, дыспансер, каўчук, цэмент, вусы, коклюш, кішка.

**2. Устаўце прапушчаную літару:**

**Э, А, Ы:** ад...с, др...васек, шніц...ль, лат...рэя, д...фект, с...крэт;

**Е, Я:** л...снічоўка, г...рой, дз...журны, сл...ды, вак...мнацаць, с...зон;

**Ы, І, Й:** за...кацца, ня...начай, без...ніцыятыўны, вы...шаў, пра...нфармаваць, аб...лгаць;

**У, Ӯ:** па...за, аквары...м, шлагба...м, ва ...ніверсітэце, жанчына-...рач, калгас «Перамога» ...знагародзілі;

**мяккі знак або апостраф:** шэсці...сот, трох...ярусны, батал...ён, бул...ён, любоў...ю, студзен...скі;

**В:** ...обласць, ...опера, Тадэ...уш, ...універсальны, ...устрыца, ...уши;

**С, З:** бя...колерны, бя...ветраны, ра...саднік (для капусты), ра...сольнік, ра...шчыніць цеста, ...жайцець;

**А, О:** ф...такопія, д...брабыт, т...нкастволы, р...знагалосы, ст...годдзе, н...вагодні.

**3. Запішыце слова па-беларуску:** фойе, ѹод, океан, радио, реабілітация, інтэлігент, трэвога, командировка, Палесціна, Дмитрий, Ядвіга, сердце, контрастны, Шмідт, братскі, полесскі, лифтёр.

**4. Спішыце, раскрываючы дужкі:** сын (М,м)іхасёў, (С,с)арынаўская прэмія, (М,м)едыцынскі інстытут, (П,п)рэзідэнт, (Б,б)ыкаўскія героі, (П,п)лоіча (П,п)ерамогі.

**5. Раствумачце значэнне фразеалагізмаў:** быў на кані і пад канём, плячысты на жывот, калаціць зялёны мак, сабаку з'есці, забіць асіавы кол, у свіныя галасы, браца ў рожкі.

**6. Раствумачце значэнне слоў:** аналаг, дыскамфорт, інфантыльны, соцыум, флорагенетыка, эрудыцыя.

**7. Дапішыце канчаткі прыметнікаў:** жавав... параза, горк... палын, прасторн... фae, славут... рэжысёр Бондарава, прыгож... Токіо, маленьк... калібры.

**8. Запішыце назоўнікі ў 1) месным склоне адз. ліку:** лясок, геній, маналог, дождж, ліпень, дуб, трактарыст, Піліп, шыманзе, подпіс, крык, дачка, рэчка, насып, дошка, кніга, бег, біёлаг, хірург; 2) родным склоне адз. ліку: кот, зуб, мёд, дэмакратызм, куб, ручай, дым, інсульт, універсітэт, вальс; 3) давальним склоне адз. ліку: полымя, пацучаня, дзядуля, Вася, Кацярына, Каця, Фама, дзядзька, глыб, камень; 4) творным склоне адз. ліку: глыб, Нарач, ваверчаня, моладзь, далонь, нянявісць, Рыгор, Сочы.

**9. Утварыце прыметнікі з дапамогай суфікса -ск-:** Пухавічы, ткач, паляшук, брат, горад, Адэса, ліпень, Хатынь.

**10. Праскланяйце займеннікі:** яна, сам, нехта, хтосьці.

**11. Праскланяйце словазлучэнні (лічэбнікі запісваіце словамі):** 348 рублёў, 207таронак, 2/5дарогі, паўтары тоны.

**12. Запішыце дзеясловы ў формах 2-ой асобы множнага ліку абвеснага і загаднага ладу:** напісаць, памыць, забраць, зберагчы, пакласці, паглядзець, знайсці, пачаць.

**13. Запішыце, раскрываючы дужкі:** паў(Амерыкі), паў(літра), паў(года), жар(птушка), усходнє(славянскі), ўсё(сіні), дробна(паколаты), прыехаў(бы), такі(прыехаў), абы(як), хто(небудзь), далёка не(скончаная) праца, не(прадуманае) выступленне, не(варта), у(бок)чыгуңкі, як(след), наўрад(ці), час(ад)часу, пад(вечар), у(рассыпную), па(трэцяе), па(троє), так(сама), сё(лета).

**14. Перакладзіце на беларускую мову:** кто-то пришел, кого-то спросили, яблоко вкуснее груши, идем за земляникой, думаем о матери, подошли к озеру, большой чахоткой, четыре новых дома, водоплавающие птицы, широкая степь, в трехстах метрах от деревни, синие чернила, бельчонок, расторгнуть брак, похожий на дедушку, в два часа дня, в это воскресенье, читая, победив, встретившись.

**15. Знакі прыпынку ў бяззлучнікавых сказах.** (Запішыце правілы і прывядзіце прыклады сказаў)

**16. Перакладзіце тэкст на беларускую мову:**

*В названиях растений встречаются не только имена естествоиспытателей, но и имена героев различных мифов и даже тех, кто никакого отношения к ботанике не имел.*

*Ранней весной, как только начинает пригревать солнце, из маленькой луковицы выбивается на свет зеленый стебелек гиацинта, который со всех сторон покрывается цветочками, похожими на крохотные лилии. На одних гиацинтах все цветочки розовые, на других – синие, голубые, лиловые, ярко-красные, желтые. Гиацинты испускают сильный приятный запах.*

*В Греции гиацинты считали цветком печали. Древнее предание говорит о том, что этот цветок вырос из крови юноши Гиацинта, о гибели которого рассказывают так: бог ветра Зефир полюбил Гиацинта, любимца Аполлона, и из ревности, когда Аполлон обучал юношу метанию диска, направил брошенный богом диск в голову Гиацинта. Из крови Гиацинта Аполлон вырастил цветок гиацинта.*

*В древней мифологии существует легенда о другом красивом и душистом цветке – нарциссе. Этим именем звали прекрасного юношу. Он был так влюблен в себя, что никого и ничего не замечал, а всё время смотрел на свое прекрасное лицо, отраженное в воде. В наказание за это боги превратили его в цветок.*

**17. Перакладзіце тэкст на русскую мову:**

*Радзіма кактусаў – Амерыка. Раствуць яны ў пустынях, паўпустынях, гарах, трапічных лясах. Вядома больш за трэы тысячы відаў, пераважна ў пустынях Цэнтральнай Паўднёвой Амерыкі. Плады многіх кактусаў ядомыя, некаторыя віды – лекавая сырэвіна. Вядома таксама каля 300 відаў пакаёвых кактусаў. Большасць іх размнажаюцца вясной і летам чаранкамі, насеннем або прышчэпкамі. Падсушаныя некалькі дзён на паветры чаранкі ўкараняюць у вільготным пяску, перасаджваюць у сумесь з лісцёвай, дзярновай зямлі, рачнага пяску ў роўных кольксцях. Можна дадаць кавалкі вугалю, бітую цэглу. Зямля павінна добра прапускаць ваду. Саджаюць кактусы ў самы маленкі посуд: карані ў іх вельмі слабыя. Для росту і развіцця патрэбна шмат святла. Сырасць, асабліва зімой – вораг кактусаў. Палівайце іх па неабходнасці, калі пачнуць зморичвацца сцяблы. Адна з хвароб кактуса – гніенне – выклікаеца амаль заўсёды, асабліва зімой, празмерным палівам. Гніенне каранёў не такое небяспечнае, як гніенне сцяблou. Пашкоджаныя расліны вымаюць з гарышкоў, абразаюць гнілыя карані і саджаюць у свежую зямлю. Адна з прычын, якая выклікае хваробы, -- сухасць паветра. Зрабіць яго вільготным можна апрыскваннем. Сухое паветра ў пакоі садзеінічае з'яўленню паразітаў.*

## КАНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ВАРЫЯНТ 6 (Ч, Ш, Э, Ю, Я)

**1. Пастаўце націск у словах:** спіна, касцяны, бульбяны, інсульт, дакумет, гаіць, каменны, супавы, крэмень, берасцяны.

**2. Устаўце прапушчаную літару:**

**Э, А, Ы:** д...лікатны, ц...нзура, кр...шыць, д...лікатэс, піт...кантр...п, ц...глінка;  
**Е, Я:** п...рон, ваз...лін, ...дловец, м...дуніца, с...ржант, с...мнаццаць;  
**Ы, І, Й:** звыш...дэйны, з...начыць, аб...мишэць, вы...граваць, за...нелы, пры...сці;  
**У, Ў:** кансілі...м, па...за, рака ...рал, каманда «Гродна» ...значальвае табліцу розыгрышу, рады...с, паўночна-...ходні;

**мяккі знак або апостраф:** верф...ю, суб...ект, В...етнам, парц...ера, хатын...скі, снежсан...скі;

**В:** ...унцыя, ...окіс, ...оцат, ...опера, Ля...оненка, на...астрыць;

**С, Ш:** а...частлівіць, ...чарнечь, ні...чымны, у...чуваць, ра...чыніць дзверы, ра...чуліць слухачоў;

**А, О:** выс...кагорны, т...ўстасценны, мал...чнакіслы, пр...цілеглы, к...роткашэрсны, р...знавокі.

**3. Запішыце слова па-беларуску:** кленовый, реактив, счастливый, поздний, огненный, шестьдесят, термос, паутина, контрастный, либретто, пантера, миниатюрный, медальон, иена, фейерверк, бактериолог, теорема.

**4. Спішыце, раскрываючы дужкі:** (В,в)авілонская вежса, (К,к)упалавы радкі, (С,с)іямскія блізняты, (В,в)ольтава дуга, (Р,р)эспубліка.

**5. Раствумачце значэнне фразеалагізмаў:** або рабое, сабакам сена касіць, табаку важыць, у лапці абуць, кануць у Лету, душой загавець.

**6. Раствумачце значэнне слоў:** азярод, жур, зэлдік, талака, медавуха, выцінанка.

**7. Дапішыце канчаткі прыметнікаў:** прыгож... Баку, будуч... фізік Антонава, тытунёв... пыл, стройн... таполя, цудоўн... роспіс, ружов... калібры.

**8. Запішыце назоўнікі ў 1) месным склоне адз. ліку:** кліент, краіна, Юрый, Гамбург, Браслаў, Алеана, сцяжынка, папараць, фламінга, сабака, канфлікт, дождж, боль, яблык, страха, ласяня, ценъ, твар, маці; 2) родным склоне адз. ліку: ценъ, гук, яловец, гаспадар, грып, метр, капіталізм, чай, сельсавет, вальс; 3) давальным склоне адз. ліку: імя, качаня, Цімох, Марыя, кішэнь, Леў Сапега, Ніна Сапега, палын; 4) творным склоне адз. ліку: шыр, Сож, Токіо, медзь, радасць, медаль, бацька, дзядуля.

**9. Утварыце прыметнікі з дапамогай суфікса -ск-:** калмык, узбек, восень, Слаўгарад, рыбак, Добруши, Мядзель, Кубань.

**10. Праскланяйце займеннікі:** яны, сама, нешта, штосьці.

**11. Праскланяйце словазлучэнні (лічэбнікі запісвайце словамі):** 236 рублёў, 397таронак, 2/3дарогі, паўтара вядра.

**12. Запішыце дзеясловы ў формах 2-ой асобы множнага ліку абвеснага і загаднага ладу:** падпісаць, змыць, сабраць, плысці, стаяць, бегчы, расці, зазелянець.

**13. Запішыце, раскрываючы дужкі:** паў(Афрыкі), паў(метра), паў(дня), папараць(кветка), паўднёва(славянскі), цёмна(шэры), дробна(парэзаны), прыехала(б), такі(прыбылоў), абы(што), як(небудзь), далёка не(закончаная) праца, не(прачытаная) аповесць, не(шкада), у(бок)дарогі, як(раз), наўрад(ці), дзенъ(пры)дні, з(вечара), у(пустую), па(першае), па(двое), што(год), за(летась).

**14. Перакладзіце на беларускую мову:** шутить над другом, не удалось из-за болезни, спрашивать о сестре, коснуться этого вопроса, высказывать своё мнение, озеро глубже реки, крысёнок, идем за грибами, пресмыкающие, большой корью, по причине занятости, поехать за вещами, извините меня, пойти за хлебом, похожий на дедушку, смелее всех, контролировать, снимая, сняв, прогуливавшись, ухаживать за женщиной, в пять часов утра.

**15. Знакі прыпынку пры простай мове. Афармленне цытат і спасылак.** (Запішыце правілы і прывядзіце прыклады).

**16. Перакладзіце тэкст на беларускую мову:**

Древняя и весьма поченная наука – ботаника грибами называет три класса бесхлорофильных растений. Тут и класс сумчатых грибов, и класс грибов-водорослей, и, наконец, класс базидиальных грибов с четырьмя отрядами, среди которых и отряд шляпочных грибов. Так вот, с точки зрения давно установленных канонов ботаники грибы, собираемые в лесу, вовсе и не грибы-растения, а только их плоды. Другими словами, это своеобразные полномочные представители живущих в земле растений. Они-то и высылаются на поверхность для размножения растений и тут же подчас становятся добычей человека. А избежав подобной участи, эти плоды быстро созревают и торопятся рассыпать свои базидиоспоры, так как век их очень скоротечен.

Само же растение, или, как его еще зовут ботаники, грибница, живет-поживает в земле, чтобы в благодатное «грибное время» года вновь выглянуть на дневную поверхность. Как видим, грибница пользуется надземным пространством лишь для умножения своего потомства.

Удобно располагается грибница в почвенном ложе, надежно защищающем ее со всех сторон. Находясь на иждивении у гниющих растительных остатков, она на многое способна. Было бы достаточно пищи да вдоволь тепла и влаги, а уж она сполна продемонстрирует свои возможности.

**17. Перакладзіце тэкст на русскую мову:**

У тропічним лесе нярэдка сустракаюца працэсіі мурашоў-лістарэзаў, якія нясуць да сябе дадому акуратна настыржанае лісце. На ім працавітыя насякомыя разводзяць грыбы – свой асноўны харч. Энтамолагі даўно заўважылі, што на гэтым лісці «едуць» іншыя мураши, значна меншыя.

Меркавалі, што лістарэзы выкарыстоўваюць бедных малых як жывыя бочкі з сокам – тыя з захапленнем высмоктваюць яго з лісця, не падазраваючы пра свой лёс. Аднак супрацоўнікі Інстытута тропічных даследаванняў у Панаме абверглі гэта неабгрунтаванае абвінавачанне. Высветлілася, што цяжка нагружаны лістарэз часта падвяргаецца ў дарозе нападу мухі пэунага віду, якая імкненцца адкласці яйкі прама яму на галаву. Але каб заняць патрэбную пазіцыю, яна абавязкова павінна прысесці на лісток, заціснуты ў сківіцах мураша. Вось і спрацоўвае мураш-малютка, адна прысутнасць якога адпуджвае паразіта. Чым ён так уздзеінічае на муху – застаецца пакуль загадкай.

## ЛІТАРАТУРА

- 1 Азарка, В. У. Беларуская мова: Спецыяльная лексіка/ В. У. Азарка, А. С. Васілеўская, М. М. Круталевіч. – Мінск, 2004.
- 2 Антанюк, Л. А. Беларуская мова: спецыяльная лексіка/ Л. А. Антанюк, Б. А. Плотнікаў. – Мінск, 2004.
- 3 Арашонка Г. У. Тэорыя і практыка беларускай тэрміналогіі/ Г. У. Арашонка [і інш.]. – Мінск, 1999.
- 4 Бадзевіч З. І. Курс беларускай мовы/ З. І. Бадзевіч, Л. І. Сямешка, І. Р. Шкраба. – Мінск, 1996.
- 5 Беларуская мова: энцыклапедыя. – Мінск, 1994.
- 6 Каляда, А. Беларускае літаратурнае вымаўленне: практыкум па дыкцыі і арфаэпі/ А. Каляда. – Мінск, 2006.
- 7 Капейко, Т. В. Лексіка-семантычны спосаб тэрмінаўтварэння/ Т. В. Капейко. – Магілёў, 2007.
- 8 Каўрус, А. Документ па-беларуску/ А. Каўрус. – Мінск, 1994.
- 9 Лапкоўская, А. М. Сучасная беларуская батанічная тэрміналогія/ А. М. Лапкоўская. – Гродна, 2007.
- 10 Лексікалогія сучаснай беларускай літаратурнай мовы / пад рэд. А. Я. Баханькова. – Мінск, 1994.
- 11 Ляшчынская, В. А. Беларуская мова. Тэрміналагічнае лексіка: вучэбны дапаможнік/ В. А. Ляшчынская. – Мінск, 2001.
- 12 Ляшчынская, В. А. Студэнту аб мове: прафесійная лексіка/ В. А. Ляшчынская. – Мінск, 2003.
- 13 Плотнікаў, Б. А. Беларуская мова. Лінгвістычны кампендыум/ Б. А. Плотнікаў, Л. А. Антанюк. – Мінск, 2003.
- 14 Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. – Мн.: Нацыянальны Цэнтр правовой інфарм. Рэспублікі Беларусь, 2008.
- 15 Практыкум па беларускай мове: Вуч. дапаможнік для нефілалагічных факультэтатаў вну/ Пад рэд. Г.М.Малажай. – Мн., 1993.
- 16 Синтаксис русского и белорусского языков: Сходство и различия. – Мн., 1994.

## СЛОЎНІКІ

- 1 Беларуска-рускі слоўнік: У 3-х т. – Мн., 2003.
- 2 Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. – Мінск, 1996 – 2004.
- 3 Беларускі арфаграфічны слоўнік / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы; уклад. Л.П. Кунцэвіч, І.У.Кандраценя; пад. рэд. А.А. Лукашанца. – Мн.: Беларуская навука, 2009.
- 4 Булыка, А. М. Слоўнік іншамоўных слоў: у 2 т./ А. М. Булыка. – Мінск, 1999.
- 5 Калугін, А. С. Тэрміналагічны беларуска-рускі слоўнік па анатоміі і фізіялогіі чалавека і жывёл для студэнтаў біялагічнага і фізкультурнага факультета / А. С. Калугін; Гомел. дзярж. ун-т. – Гомель, 1994.
- 6 Клышка М.К. Слоўнік сінонімаў і блізказначных слоў. – Мн., 1993.
- 7 Лепешаў І.Я. Фразеалагічны слоўнік беларускай мовы. У 2-х т. – Мн., 1993.
- 8 Русско-белорусский словарь: В 3-х т. – Мн., 1994.
- 9 Руска-беларускі слоўнік: у 3 т. – Мінск, 1995.
- 10 Русско-белорусский словарь по морфологии и анатомии растений /Белорус. гос. пед. ун-т; сост.: Л. М. Ерей, С. Т. Кухарева, Т. Н. Никитина. – Минск, 1993.
- 11 Слоўнік беларускай мовы. Арфаграфія. Арфаэпія. Акцэнтуацыя. Словазмененне / пад рэд. М. В. Бірылы. – Мінск, 1987.
- 12 Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: у 5 т. – Мінск, 1977 – 1984.
- 13 Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы. – Мінск, 2005.
- 14 Энцыклапедыя прыроды Беларусі: у 5 т. – Мінск, 1983 – 1986.
- 15 Этнографія Беларусі. – Мінск, 1989.

## Лексічны мінімум

1. аист - бусел
2. арбуз -- кавун
3. аромат -- водар
4. бабочка -- матылёк
5. белена -- блёкат
6. белка -- вавёрка
7. благородный олень – выса́кародны аленъ
8. бобр -- бабёр
9. боярышник -- глог
10. бровь, брови – брыво, бровы
11. брусника -- бруsnіцы
12. брюква -- бручка
13. букашка -- кузурка
14. василек -- валошка
15. веко -- павека
16. верба -- вярба
17. ветка -- галіна
18. ветреница -- кураслеп
19. ветчина, копчености -- вяндліна
20. вещество -- рэчыва
21. висок -- скронь
22. влага -- вільгаць
23. влагалище -- похва
24. влажность -- вільготнасць
25. водка, настоенная на травах -- акавіта
26. водоросль -- водарасць
27. воздух -- паветра
28. волнушка -- ваўнянка
29. ворон -- крумкач
30. воротник -- каўнер
31. восполение -- запаленне
32. высокое и ровное дерево – гонкае дрэва
33. выон -- уон
34. вьющееся растение – павойная расліна
35. выпь -- бугай
36. гвоздика(и) – гваздзік, гваздзікі
37. георгин -- вяргіня
38. глаз, глаза – вока, вочы
39. глухарь -- глушэц
40. гнездо аиста -- буслянка
41. говядина -- ялавічына
42. головастик -- апалонік
43. голубика – буйкі, дурніцы
44. голубой -- блакітны
45. грач -- грак
46. гречневая крупа – грэцкія крупы
47. грязный – брудны, запэцканы
48. гусеница – вусень
49. гусь -- гусак
50. гусыня – гусь (ж.р.)
51. давление -- ціск
52. дикий кабан -- дзік
53. дичь -- дзічына
54. древесина -- драўніна
55. древесный -- дрэвавы
56. дубрава -- дуброва
57. ёж -- вожык

58. ежевика -- ажыны  
59. енотовидная собака – янотападобны сабака  
60. жаба -- рапуха  
61. жало -- джала  
62. жасмин -- язмін  
63. железа -- залоза  
64. желудок -- страўнік  
65. желудь(и) – жолуд, жалуды  
66. животное -- жывёліна  
67. жидкий -- вадкі  
68. жир -- тлушч  
69. жир гусиный или куриный -- шмалец  
70. жир говяжий или бараний -- лой  
71. жир растопленный свиной -- тук  
72. жир нутряной свиной -- здор  
73. жук майский -- хрушч  
74. затылок -- патыліца  
75. зверобой – святаяннік, зверабой  
76. земляника -- суніцы  
77. змееныш -- гадзючана  
78. зоб – валляк (у птушкі), зоб  
79. зрачок -- зренка  
80. зрелый -- спелы  
81. зрение -- зрок  
82. зяблик -- берасцянка  
83. изюм -- разынкі  
84. икра лягушки -- жабурынне  
85. индюк -- індык  
86. индюшка -- індычка  
87. индюшонок -- індычаня  
88. ирис -- касач  
89. источник, родник -- крыніца  
90. картофель -- бульба  
91. кирпич -- цэгла  
92. кишка -- кішка  
93. клевер -- канюшына  
94. клёст -- крыжадзюб  
95. клешня -- клюшня  
96. клубника – клубніцы, трускалкі  
97. клюв -- дзюба  
98. клюква -- журавіны  
99. коготь -- кіштор  
100. кожа -- скора  
101. коклюш -- **коклюш**  
102. колокольчики -- званочкі  
103. конопля -- каноплі  
104. конура -- будка  
105. копчик -- хвасцец  
106. копыто, копытце – капыт, капыток  
107. корешок -- карэнъчык  
108. кориандр -- каляндра  
109. карман -- кішэнь  
110. коростель – драч, дзяркач  
111. корь -- адзёр  
112. костный мозг – касцявы мозг  
113. кость лучевая – косць прамянёвая  
114. косуля -- казуля  
115. кошачий -- каціны  
116. красноперка -- чырванапёрка

117. крапива -- крапіва  
118. красный -- чырвоны  
119. крестец -- крыж  
120. кровосос -- крывасмок  
121. кровотечение – крывацёк, кровацячэнне  
122. кролик -- трус  
123. крольчиха - труска  
124. крольчонок -- трусяня  
125. крупный -- буйны  
126. крыжовник -- агрэст  
127. крыса -- пацук  
128. крысенок -- пауччаня  
129. кубышка – жоўты гарлачык  
130. кувшинка -- белы гарлачык  
131. кузнецик -- конік  
132. кукушка -- зязюля  
133. курица-наседка -- квактуха  
134. курносый -- кірпаты  
135. кустарник -- хмызняк  
136. лакать -- хлябтаць  
137. лаять – гаўкаць, брахаць  
138. лепесток -- пялёстак  
139. лилия -- лілея  
140. лицо – твар, асоба  
141. лопух -- лопух  
142. лошадь -- конь  
143. лук, луковица – цыбуля, цыбуліна  
144. лягушка -- жаба  
145. маргаритка -- стакротка  
146. масло растительное -- алей  
147. медвежонок -- медведзяня  
148. мелкий -- дробны  
149. мех -- футра  
150. млекопитающиеся -- сысуны  
151. можжевельник -- ядловец  
152. молоко парное -- сырладой  
153. морковь -- морква  
154. мрамор -- --мармур  
155. муравей -- мурашка  
156. мурлыкать – варкатаць, муркаць  
157. мышь летучая -- кажан  
158. наблюдатель -- назіральнік  
159. нефть -- нафта  
160. небо -- падніяненне  
161. неуклюжий -- нязграбны  
162. ноздря -- ноздра  
163. обезьяна -- малпа  
164. овод -- авадзень  
165. овца -- авечка  
166. оболочка -- абалонка  
167. обыкновенный -- звычайны  
168. овечья шерсть -- воўна  
169. огурец -- агурок  
170. одуванчик -- дзьмухавец  
171. окись -- вокіс  
172. окраска -- афарбоўка  
173. окунь -- акунь  
174. олово -- волава  
175. ольха – вольха, алешына

176. оплодотворение -- апладненне  
177. особь -- асобіна  
178. охотник -- паляўнічы  
179. папоротник -- папараць  
180. парить (в воздухе) -- лунаць  
181. пасть -- пашча  
182. перловая крупа – ячныя крупы  
183. пескарь -- пячкур  
184. пестрый – пярэсты, стракаты  
185. петух -- певень  
186. пион -- півоная  
187. пищевод -- стрававод  
188. пиявка – п’яўка  
189. плесень -- цвіль, бросня (на вадзе)  
190. плотва -- плотка  
191. плотность -- шчыльнасць  
192. побег – атожылак, паастак  
193. подорожник -- трывутнік  
194. подсолнух -- сланечнік  
195. позвоночные -- хрыбетныя  
196. поросенок -- парася  
197. почка – нырка, пупышка  
198. пресмыкающиеся -- паўзуны  
199. прививка -- прышчэпка  
200. примула -- ключыкі  
201. проволока -- дрот  
202. птенец -- птушаня  
203. пырей -- пырнік  
204. пятнистый -- плямісты  
205. равновесие -- раўнавага  
206. развесистое дерево – разгалістае, раскідзістае дрэва  
207. ракушка -- ракавінка  
208. растение -- расліна  
209. ресницы -- вейкі  
210. рожь -- жыта  
211. роза -- ружа  
212. ромашка -- рамонак  
213. роща -- гай  
214. рыбоводство – развядзенне рыбы  
215. рыло -- лыч  
216. сахар -- цукар  
217. свекла (столовая, сахарная) – бурак (чырвоны, цукровы)  
218. свет -- святло  
219. свод большого мозга – скляпенне вялікага мозга  
220. серый -- шэры  
221. сверчок -- цвыркун  
222. селезень -- качар  
223. сельдь -- селядзец  
224. семена -- насенне  
225. сережка березовая -- коцік  
226. сжиженный -- звадкаваны  
227. сирень -- бэз  
228. скарлатина -- шкарлятына  
229. скворец -- шпак  
230. скелет -- шкілет  
231. скорость -- хуткасць  
232. сливки -- вяршкі  
233. слизень -- смоўж  
234. слух – слых

235. смородина -- парэчкі  
236. сорняк -- пустазелле  
237. сочный -- сакавіты  
238. соцветие -- суквецце  
239. спина -- спіна  
240. стая – зграя (сабак), чарада (птушак)  
241. стебель -- сцябло  
242. стопа -- ступня  
243. существо -- істота  
244. сыворотка – сыроятка, сываратка  
245. сырье -- сыравіна  
246. табак – табака, тытунь  
247. таракан – прусак, таракан  
248. теленок -- цяля  
249. тетерев -- цецярук  
250. ткань соединительная – тканка злучальная  
251. тмин -- кмен  
252. тополь -- таполя  
253. тощая кишка – парожняя кішка  
254. травы лекарственные -- зёлкі  
255. травяной чай – гарбата  
256. трель соловья – салаўіны пошчак  
257. трясогузка -- пліска  
258. туловище -- тулава  
259. тыква -- гарбуз  
260. тыквенное семечко -- гарбузік  
261. хрящ -- храсток  
262. цапля -- чапля  
263. цвет -- колер  
264. цветной -- каляровы  
265. цветовой -- колеравы  
266. цветок -- кветка  
267. ценный -- каштоўны  
268. цыпленок -- кураня  
269. чахотка (туберкулез) -- сухоты  
270. чаща -- гушчар  
271. черемуха – чаромха  
272. угорь -- вугор  
273. уксус -- воцат  
274. укроп -- кроп  
275. улитка -- слімак  
276. утка -- качка  
277. утенок -- качаня  
278. устьице -- вусцейка  
279. филин -- пугач  
280. форель -- стронга  
281. хищник -- драпежнік  
282. хозяйство -- гаспадарка  
283. хорек -- тхор  
284. хрюкать -- рохкаць  
285. чебрец -- чабор  
286. челюсть -- сківіца  
287. чесотка -- кароста  
288. черника -- чарніцы  
289. черта -- рыса  
290. чешуя -- луска  
291. чибис -- кнігаўка  
292. чирикатъ -- ціўкаць  
293. шерсть -- поўсць

- 294. шея -- шыя
- 295. шипеть (о змее) -- сыкаць
- 296. шиповник -- шыпшина
- 297. шмель -- чмель
- 298. щавель -- шчаўе
- 299. щегол -- шчыглік
- 300. щенок -- шчаня
- 301. щука -- шчурак
- 302. яблоко -- яблык
- 303. яд, отрава -- атрута
- 304. янтарь -- бурштын
- 305. ящерица -- яшчарка

#### УСТОЙЛIVЯ МОЎНЫЯ ЗВАРОТЫ

1.3 вузел ростам; жабе па калена; кату па пяту – метр с кепкой

2.Плёткі старой цёткі – бабушкины сказки

3.Без дай прычыны – ни за что ни про что

4 Глядзець як вока – беречь как зеницу ока

5. На вырак лёсу кінуць – бросить на произвол судьбы

6. Пад фартухом сядзець – быть под каблуком

7. Два вазы і цэбар – вагон и маленькая тележка

8. Твая праўда; маеш рацыю – ты прав

9. Вяршкі збіраць – снимать пенки

10.Круціцца як у віры – вертеться как белка в колесе

11.Марны лямант – глас вопиющего в пустыне

12.Біць лынды – бить баклуши

13.Гора чубатае – горе луковое

14.Абое рабое – два сапога пара

15.Справа дрэнь – дело труба (табак)

16.Жыццё віруе (крынічыць, буяе, кіпіць) – жизнь бьет ключом

17. Чорт падаткнуў – нелёгкая дёрнула

18.Табаку важыць – клевать носом

19.Залёты рабіць – заводить шуры-муры

20.Блёкату аб’еся – белены объелся

21.Майстар голавы сцінаць – заплечных дел мастер

22.Қапейчыну ўварваць – зашибить деньги

23.Іван-бязродзіч – Иван не помнящий родства

24. Няма за што рукі зачапіць – хоть шаром покати

25.Цяляты язык аджалавалі – язык проглотил

26.Мера і вера – как в аптеке

27.Ахварны казёл – козел отпущения

28.Фіга на талерцы; трасцы з макам – кукиш с маслом

29.Вуши наваstryць (наставіць) – ушки на макушке

30. Вярэдзіць душу – сыпать соль на рану

- 31.Глухі закутак – медвежий угол
- 32.Рукі паганіць – марать руки
- 33.Мазгі без чэрата – мозги набекрень
34. Крычаць нема – дико орать
- 35.Гуза шукаць – нарываться на неприятность; искать приключений
36. Жарты кароткія – шутки плохи
- 37.На божай пасцелі – на смертном одре
- 38.Не ў гуморы – не в духе
- 39.Як не з гэтага свету – не от мира сего
- 40.Не з баязлівых – не робкого десятка
41. Прачуханца даць – снять стружку
- 42.Лухту плесці – нести околесицу, вешать лапшу на уши
- 43.Гады ў рады – в кой-то веки
44. Як камень з плячэй – гора с плеч
- 45.Адзін чорт маляваў – одним миром мазаны
- 46.Асёл маляваны – олух царя небесного
- 47.Ад пустой бочкі затычка – отставной козы барабанщик
- 48.На злом галавы – сломя голову
- 49.Першы-лепшы – первый попавшийся (встречный)
- 50.Жыць як набяжыць – плыть по течению
- 51.У няласку трапіць – попасть в опалу (немилость)
- 52.Разумець як баран на бібліі – понимать как свинья в апельсинах
- 53.Пашыцца ў дурні – попасть впросак (опростоволоситься)
- 54.Груши на вярбе – лапша на ушах
55. Нават крошкі падабраў – как две капли воды
- 56.На святыя ніколі – после дождичка в четверг
- 57.Ласку страціць – потерять расположение
- 58.Розумам крануцца – потерять рассудок
- 59.На шчупакова казанне – по щучьему велению
- 60.На хвост наступіць – прищемить хвост
- 61.У свіныя галасы прыйсці – к шапочному разбору
- 62.Носа не ўбіць – яблоку негде упасть
- 63.Браць удзел – принимать участие
- 64.Тры чвэрці да смерці – при последнем издохании
- 65.За дзедам шведам – при царе Горохе
66. Фігу атрымаеш – ни шиша не получишь
67. Любата адна – одно удовольствие
- 68.Пабыў на кані і пад канём – прошел огонь, воду и медные трубы
- 69.Як абаранак з'есці – проще пареной репы
- 70.Хоць у каноплі стаўляй – пугало гороховое (огородное)

71. Туман у вочы пускаць – пускать пыль в глаза, втирать очки
72. У лапці абуць – пустить по миру
73. Пад нагамі таўчыся – путаться под ногами
74. Розум свінні з’елі – пыльным мешком стукнутый
75. П’яны як раміznік (шавец, каморнік) – пьян как сапожник
76. Апошні праснак сама смак -- остатки сладки
77. Розум па галаве пускаць – раскинуть мозгами
78. Дробным макам рассыпцаца – рассыпаться мелким бисером
79. Расці на лес гледзячы – расти как на дрожжах
80. Распляскацаца на праснак – расшибиться в лепешку
81. Плакаць як бабёр – реветь белугой
82. Праўду ў вочы кідаць – резать правду в глаза
83. Смятанка на вусах – рыльце в пушку
84. Квітам паквітацца – свести счеты
85. Камарова жменя, з жабіны прыгаршчы – как кот наплакал
86. Не ўспамінайце благім словам – не поминайте лихом
87. У лужыну сесці – сесть в калошу (в лужу)
88. З раскошы шалець – с жиру беситься
89. Уладныя людзі – сильные мира сего
90. Выскачыць як дурань з канапель – сказать не к месту
91. І не шманае; і вухам не вядзе – и в ус не дует
92. А што табе за клопат? – какое тебе дело?
93. З лёгкім ветрам; гладкай дарогі – скатертю дорога
94. На адходную – на посошек
95. Прывялі бот да лапця – сравнили божий дар с яичницей
96. На хлусні злавіць – уличить во лжи
97. Стаяць на слове – держать слово
98. Вачыма лыпаць – хлопать глазами
99. Ціха й свята – шито-крыто
100. За рубель жабу ў Вільню пагоніць – за копейку удавится

ДАВЕДАЧНЫ МАТЭРЫЯЛ

*ПРАВАПІС О, Э, А, Ы*

У беларускай мове галосныя літары **о**, э звычайна пішуцца толькі пад націскам. Не пад націскам замест літар **о**, э пішацца літара **а** (**у тым ліку і на канцы іншамоўных слоў пасля галосных**): *дом -- дамы, горад -- гарады, рабі -- рака, цэны -- цана, рэбры -- рабро, трыва, Токіа, радэа, адажыя, імпрэсарыя, Ватэрлоа.*

**Але:** *радыё, восемсот.*

У некаторых словах на месцы спалучэння **ро, ло, рэ** не пад націскам пішуцца **ры, лы:** *брывы -- брыва, глотка -- глытаць, кроў -- крывавы, дровы -- дрываsek, дривотня, блыхі -- блыха, хрэсъбіны -- хрысціць, крошка -- крышиць, дрогі -- дрыжжаць, скрогат -- скрыгатаць, брод -- брысці.*

Літара **э** не пад націскам пішацца:

а) у пачатку і сярэдзіне іншамоўных слоў (пасля зацвярдзелых і д, т): *дэмантрацыя, жэтон, эпоха, экзамен, ігрэк.*

**Але:** у даўно запазычаных словах пішацца літара **а:** *адрас, рамонт, аранжарэя, далікатны;*

б) у першай частцы складаных слоў: *рэдкаlessce, шэразём;*

в) у словах з корнем **сэнс:** *асэнсаваць.*

**Увага:** ненаціскны фіналі **эль-, эр-** у агульных назоўніках іншамоўнага паходжання перадаюцца праз **аль-, ар-:** *шніцаль, камп'ютар, прынтар, менеджар, містар, кратар,* а ва ўласных назоўніках нязменна: *Пітэр, Юнітэр, Гендэль, Манчэстэр.*

### ЗАЎВАГІ:

1. Ва ўласных імёнах славянскага паходжання пішацца літара **а**, у імёнах неславянскага паходжання – літара **э:** *Чарапавец, Чарнігаў, Шаўчэнка, але: Тэгеран, Чэбаксары, Чэчня, Тэрэза, Шэкспір.*

2. У некаторых іншамоўных і беларускіх словах пішацца літара **ы:** *брывент, цырымонія, почырк, зарыва і зарава, яблыня, арышт, чыгун, інжынер, канцылярыя, трывога, рысора, дрызіна.*

3. Запомніце: *лодар, водар, глыбіня, мачаха і мачыха, марыва, чырвоны, тырчма (тарчма), лыжска, глыбокі, горыч, слодыч, трымцець, плыт, шыя, чый, мый, брый, крый, дрыль.*

### ПРАВАПІС Е, Ё, Я

Літара **ё** ў беларускай мове пішацца толькі пад націскам. Калі пры змене слова ці ў аднакаранёвых словах націск пераходзіць на іншы склад, то на месцы **ё** ў першым складзе перад націскам пішацца **я**, а ў іншых складах перад націскам і пасля націску – літара **е:** *лёд --лядок, лядовы, ледавік; зялёны -- зелень, пазелянець.*

На месцы літары **е** ў першым складзе перад націскам пішацца **я**, а ў іншых складах перад націскам і пасля націску захоўваецца літара **е:** *лес -- ляснік, лесніка, лесавік; свет -- святло, святлейшы, светлаваты; дзясятны, дзясяткі, дзясятка, сем -- сямнаццаць, восем --васямнаццаць; пяцьдзясят.*

*Шэсцьдзясят -- шасцідзясяты; сэмдзесят -- сямідзясяты, восемдзесят -- восьмідзясяты.*

У першым складзе перад націскам **е** захоўваецца і не пераходзіць ў **я:**

а) у словах іншамоўнага паходжання (з неславянскіх моў), у тым ліку і ва ўласных назвах пасля **г, к, х:** *аперацыя, апетыт, герой, легенда, калектыв, медаль, бензін, медуза, білецёр, Македонія;*

б) у словах *восемсот, семсот* (Н. скл.);

в) у словах **не, без**, калі яны пішуцца асобна: *не бачыць, без веры.*

Незалежна ад месца націску **я** захоўваецца:

а) ва ўласных імёнах, імёнах па бацьку, прозвішчах: *Якуб, Якубавіч, Якубоўскі;*

б) у тых словах, дзе **я** ўваходзіць у склад корана ці суфікса: *цяга, цянгік, свята, святочны, пяць, пяціярня, упяціярных, лямант, лямантаваць, ляскат, ляскатаць, Прыпяць, боязь, роўнядзь, веялка, зязюляня, дзяляння;*

в) у канчатках прыметнікаў, парадковых лічэбнікаў і займеннікаў, а таксама назоўнікаў жаночага роду творнага склону адз. ліку: *асенняе надвор'е, трэцяя ракета, іхняе поле, жменяй, хвалій.* Увага: *аленем, мядзведзем* (творны склон адз. ліку) – *аленям, мядзведзям* (давальны склон мн. ліку).

**Заўвага 1.** У даўно запазычаных словах з неславянскіх моў у першым складзе перад націскам на месцы **е** пішацца **я:** *дзяжурны, каляндар, янот, яфрэйтар, сяржант, яхідна, ярмолка, мянтуз, яўрэй, мячэць, ялей.*

**Заўвага 2.** У некаторых словах націскное **е** не пад націскам чаргуюцца з **і:** *кветка -- квітнець, цвет -- цвісці, памерці -- паміраць, здзерці -- здзіраць, бляск -- блішчаць, светлы -- світаць, світанне, ветлівы -- павітаць, усміхацца, церці -- выціраць, звон -- звінець.*

**Заўвага 3.** У словах *мітусня, мілагучны, вільготны, вінегрэт, міжволі, свістаць, сівы, пасівець, каліва, гліняны, эліксір* і інш пішацца літара **і.**

## **ПРАВАПІС Э, Е**

На канцы запазычаных слоў, а таксама ва ўласных назвах пасля зычных, акрамя **л, к**, пішацца **э**: *купэ, рэзюмэ, кабернэ, каратэ, дэкальтэ, Мерымэ, Душанбэ, Морзэ*. **Але:** *філе, піке, камюнікэ*.

Літара **э** ці **е** ў запазычаных словах **пасля губных** зычных і пасля **з, с, и** пішацца згодна з літаратурным вымаўленнем: *канэла, сэрвіс, газета, сервіз*.

## **ПРАВАПІС СПАЛУЧЭННЯЎ ГАЛОСНЫХ Ў ІНШАМОЎНЫХ СЛОВАХ**

Беларускай мове не ўласціва ў межах слова спалучэнне галосных гукаў, таму ў большасці іншамоўных слоў пры іх вымаўленні паміж галоснымі ўзнікае гук [й], напрыклад: *бі[й’о] лаг*. На пісьме падобныя спалучэнні гукаў перадаюцца літарамі **іё (ыё), я (ыя), ie (ые), ea (эа)** і інш.

Спалучэнне **ио** ў беларускай мове пад націскам перадаецца паміж зычнымі праз спалучэнне **іё (ыё)**, а не пад націскам – праз **я (ыя)**: *біёлагія, патрыёт, патрыятызм, чэмпіён, чэмпіянат, кіёск – кіясёр, аўдыя-*. **Але:** *мільён, трывльён, шампіньён, Эфіонія, эфіон*. У пачатку іншамоўных слоў пад націскам пішацца спалучэнне **io**: *іон*, не пад націскам – **ia**: *іанізацыя, на канцы іншамоўных слоў пішам **ia (ыа): Токія, трыва. Але: радыё.***

Спалучэнне **ia** перадаецца праз **я (ыя)** незалежна ад націску: *варыянт, дыяметр, энтузіязм, медыя-*. **Але:** *мільярд, брыльянт*.

Спалучэнне **ie** перадаецца праз літары **ie (ые)**: *гігіена, пацыент. Але: езуіт*.

Спалучэнне **eo** пад націскам перадаецца праз **ео (эо)**, а не пад націскам – праз **ea (эа)**: *ідэолаг, ідэалогія, геологія, відэа-*.

Спалучэнне **ea** перадаецца літарамі **ea (эа)**: *рэакцыя, Неапаль. Але: акіян*.

Спалучэнне **йо** пад націскам перадаецца праз **ё**, а не пад націскам – праз **я**: *раён, Нью-Ёрк, маёр, маярат*. У словах з першай часткай **ёд-, ёт** заўсёды пішацца **ё**: *ётацыя, ётаваны, ёдаформ*.

Спалучэнне **йе** перадаецца праз **е**: *канвеер, Феербах*.

Спалучэнне **йя** перадаецца праз **я**: *Мая, Савоя*.

## **ПРАВАПІС ПРЫСТАЎНЫХ ГАЛОСНЫХ**

У пачатку слова перад збегам зычных гукаў, першым з якіх з'яўляецца **м, р, л**, уznікаюць прыстаўныя галосныя **a, i**.

Літара **a** пішацца ў некалькіх словах: *амиара, амишаннік, амиэлы, аржаны, аржанічча* (можна: *імиара, імишаннік, імишэлы, іржышча, іржсаны*).

Літара **i** заўсёды пішацца перад збегам зычных, які пачынаецца з **м**: *імгла, імгненне, імчацца*.

Перад збегам зычных, які пачынаецца з **л, р** прыстаўны **i** пішацца, калі папярэдніе слова заканчваюцца на зычны: *пад ільдом, заарáць іржышча; пасля знакаў прыпынку: Крыгаход. Ільдзіны налятаюць адна на адну*.

Калі папярэдніе слова заканчваюцца на галосны, прыстаўны перад **л, р** не пішацца: *на льдзіне, луста ржсанога хлеба*.

Прыстаўныя галосныя не пішуцца пасля прыставак на галосны: *памчацца, зардзецца, памкнуцца, а таксама пасля першай часткі складанага слова: вокамгненна*.

## **ПРАВАПІС I, Й ПАСЛЯ ПРЫСТАВАК**

Пасля прыставак на зычны (у тым ліку дэз-, **суб-**) каранёвае **i** пераходзіць у **ы**: *ісці – падысці, імиэлы – абымшиэлы, дэзынфармацыя, субынспектар*.

**Але:** галосны **i** захоўваецца:

1) пасля прыставак **між-, звыш-, супер-** **контр-, транс-, пан-**: *міжсінстытуцыі, звышміківы, контрідэя, суперінтелект панісламізм, трансіарданскі;*

2) пасля першай часткі складанага слова: *педінстытут*.

Пасля прыставак, якія заканчваюцца на галосны, на месцы каранёвой **i** пішацца **й**: *ісці – выйсці, імя – перайменаваць*.

Й пішацца ў словах з коранем **ісці, іграць, імя, іначай, імавернасць**.

**Але:** літара **i** захоўваецца, калі ўтварае склад: *зайка, зайнтрыгаваць, заіскрыцца, зайнець, праіснаваць, прайлюстраваць, прайнфармаваць, неістотны*.

## **ПРАВАПІС ГАЛОСНЫХ У СКЛАДАНЫХ СЛОВАХ**

Правапіс галосных у складаных словах залежыць ад вымаўлення слоў з адным ці двумя націскамі.

Напісанне **о**, а ў першай частцы складаных слоў залежыць ад месца націску ў другой частцы: калі націск падае на першы склад другой часткі, то ў першай частцы складанага слова пішам літару **а**, калі націск падае на другі, трэці і інш. – пішам **о**: *чарнабровы, чорнавалосы, дабрабыт, добра сумленны*.

У складаных словах часткі **фота-, мота-, вела-, сама-, каля-, проци-, радыё-, што-, ста-, дзевяноста-, грос-, контр-, кіна-, кантра-, газа-, пара-, паў-** перадающе нязменна: *фотаконкурс, мотакрос, своечасовы, процилеглы, радыёхваля, штогод, статысячны, дзевяностагоддзе, гросмайстар, контрудар, кінатэатр, кантрамарка, газаправод, параварка, паўгорада. Але: фотограф, фатаграфія, фатаграфаваць, матацикліст, матавоз, матацикл, поўнач, поўдзень*.

Літара **э** ў першай частцы складаных слоў пішацца незалежна ад месца націску: *рэдказубы, шэсцьсот. Але: шасціст.*

Замест е ў першым складзе перад націскам пішацца літара **я**: *аленявод, стаявар. Але: семсот.*

У складаных словах з першай часткай **полі-(палі-)** літара **а** пішацца, калі націск падае на першы склад другой часткі, а літара **о** – калі на іншыя склады: *паліклініка, політэхнічны. Але: паліграфічны, паліграфіст, паліграфія.*

**Запомніце правапіс:** *малочнакіслы, азотнакіслы, мовазнаўства, усходазнаўства, крокамер, вокарухальны, збожжазадача, збожжасховічча, сямігодка, свабодалюбства, работадавец, робататэхніка, словаформа, славалюбства, вокамгненна, нервовахворы, моцнадзеючы, хлравоцэтны, нотаграфія, множналікавы, ружсовашчокі, манаграфічны, коксагазавы, коксадоменны, жывёлавод, перапончатакрылы, колерамузыка, фондасховічча, пляскатаносы, абароназдольны, познастелы.*

Справечнае **я** пішацца **нязменна:** *цяжкаатлет – цяжкагрузны, мяккаародчны – мяккашэрсны.*

**Звярніце ўвагу:** а) *кроваячэнне – крывацёк; дрованарыхтоўка – дрывесек;*

б) *своечасовы – сваямоўны; светлавокі – светлавалосы; святлоадчуvalыны – светлафор; усебеларускі, усяночная, усёвед, усёзнаўства, усёабдымы; велікадушины – вялікадзяржаўны, велікамучанік -- Вялікабрытанія.*

## ПРАВАПІС ГАЛОСНЫХ ПАСЛЯ ЗАЦВЯРДЗЕЛЬХ, Д і Т

Пасля зацвярдзелых (**ж, ш, ч, р, ц, дж**), а таксама пасля **д**, т пішуцца галосныя **о, а, э, ы, у:** *шаптаць, почырк, жэтон, арышт, цыраты, джала, інтэлігент, дайліктыны.*

**Выключэнні:** складанаскарочаныя слова (*дзяржюркалагія, медінстытут*) і слова з прыстаўкамі **звыш-, між-, контр-, пан-, транс-** (*звышімківы, міжінстытуці, контрідэя, трансіарданскі, панісламізм*).

## ПРАВАПІС ЛІТАР Ў, У

Літара **у** пішацца пасля зычных, знакаў прыпынку, у пачатку сказа, у пачатку ўласных назваў: *Уночы ішоў даждж. Рэпертуар. Тамара Уладзіміраўна. І трава, і кветкі, і матылі – усё тое самае, усё жыло разам.*

Літара **ў** пішацца замест **у, л, в** пасля галосных у славянскіх словамах (*кроў, воўк*) і іншамоўных не пад націскам: *лаўрэат, паўза, аўкцыён. Не блытайце: балкон, палкоўнік і пад.*

Злучок і двукоссе не з'яўляюцца знакамі прыпынку, таму не ўплываюць на напісанне **ў:** *жанчына-ўрач, калгас «Перамога» ўзнагародзілі...*

**Заўвагі:** 1) у **канцы іншамоўных слоў** пішацца **у:** *фрау, шоу, Ландау, ноу-хау;*

2) у іншамоўных словамах, якія заканчваюцца на **-ус, -ум**, пішацца **у:** *натарыус, шлагбаум.*

3) **пад націскам** зайсёды захоўваецца літара **у:** *аул, групоўкаультра, баул, ляурны;*

4) калі папярэднія слова заканчваюцца на галосны, то ў пачатку іншамоўных слоў **пад націскам** пішацца **у, не пад націскам** – **ў:** *Люблінскаяунія, дзяржжаўны ўніверсітэт*

Запомніце: *траур.*

## ПРАВАПІС Д – ДЗ, Т – Ц

У беларускай мове цвёрдым зычным **д, т** адпавядаюць мяkkія **дз', ц'**, якія пішуцца перад галоснымі **е, ё, ю, я, і**, а таксама перад **ь**, перад мяkkім гукам **в:** *город – у горадзе, сяду – сядзь, два – дзве.*

**Але:** прыставачнае **д** і суфіксальнае **т** перад мяkkім **в** захоўваюцца нязменна: *адвечны, у бітве.*

У словам іншамоўнага паходжання **д і т**, як правіла, не змякчаюцца: *дэкан, студэнт, тэатр, дырыжор.*

**Але:** перад суфіксамі і суфіксальнымі злучэннямі **-ін-, -ір-, -ёр-, -еец-, -ейск-, -ік-** (калі ён памяншальны), а таксама перад літарай **ю** зычныя **д, т** змякчаюцца: *каранцін, камандзір, акцёр, гвардзеец, гвардзейскі, білецік, нацюроморт, Цюмень.*

## **ПРАВАПІС ПАДОЎЖАНЫХ і ПАДВОЕНЫХ ЗЫЧНЫХ**

Зычныя з', с', ц', дз', ж, ш, ч, л', н' паміж галоснымі вымаўляюцца падоўжана і на пісьме перадаюцца дзвюма літарамі: *жыццё, суддзя, жылле, мышиу, граззю, соллю, узбярэжжа, ноччу, здарэнне.*

Падаўжэнне не адбываецца ў словах іншамоўнага паходжання: *алея, калона, каса. Але: асанна, саванна, ванна, манна, бонна, мадонна, мецца, дурра (расліна), мірра, панна, донна, Мекка, Вінніца, Жанна, Сюзанна, Іванна, Ганна.*

*Дура, bona – грашовыя адзінкі; манда (хлусня).*

На стыку прыстаўкі і кораня або кораня і суфікса адбываецца падваенне гукаў, якое на пісьме перадаецца дзвюма літарамі: *аддаць, бяззубы, асені, лімонны. Але: расада, расаднік (месца, дзе вырошчваюць расаду), расол, расольнік, ростань. Запомніце: рассаднік хваробы.*

## **ПРАВАПІС ПРЫСТАВАК**

У прыстаўках на з-, с- перад глухімі зычнымі пішацца с, перад звонкімі – з: *скінуць, збіць, рассказаць, разбройць, бескарыслівы, беззаганны.*

Прыстаўкі на б-, д- пішуцца нязменна (незалежна ад вымаўлення): *аббегчы, абскакаць, аддаць, адскочыць.*

## **ПРАВАПІС ПРЫСТАЎНЫХ В, Г**

Прыстаўны г пішацца ў словах *гэты, гэтак, гэтулькі, гэй, го, га адгэтуль, пагэтуль, гісторыя, Ганна.*

Прыстаўны в пішацца:

а) перад націсненым о ў пачатку слова і пасля прыставак: *волака, восень, завоблачны; Але: окаць, охаць, наогул, одум, ойча;*

б) перад каранёвым у націсненым у пачатку і сярэдзіне слова, а таксама ў вытворных ад іх словах, у якіх у не пад націскам: *вучань, вугал, вуглавы, навука, павук, павуцінне;*

в) у словах **вока, востры, вакол, вожык, воспа** і вытворных ад іх незалежна ад націску: *вока, вачэй, востры, вастрыць, навокал, навакolle, важсаняты, васпаваты;*

г) перад о, у ў сярэдзіне некаторых слоў і вытворных ад іх: *ніводзін, ніводны, цівун, Лягон, Ларывон, Радзівон, Тадэвуш, Матэвуш, Навум.*

**Заўвага.** Калі пачатковое о пераходзіць у а, то в не пішацца: *возера – азёры, вобласць – абласны.*

Літара в не пішацца:

а) перад пачатковымі о, у ў іншамоўных словах, а таксама ў імёнах, прозвішчах і геаграфічных назвах: *опіум, ордэр, урна, унія, Ориша, Ульяна. Але: Вольга, Вогненная зямля;*

б) перад у прыставачным і перад у, якое ўзнікла з в: *удзел, удвух, участак, унук (внук), учора (чера). Але: вупраж, вусцішна, вузгалоуе, вусцілка.*

## **ПРАВАПІС СПАЛУЧЭННЯЎ ЗЫЧНЫХ**

У беларускай мове ў спалучэннях здн, рdn, стн, стл, рдц, згн, скн зычныя д, т, г, к выпалі, у выніку чаго гэтыя спалучэнні спрасціліся, што і адлюстроўваецца на пісьме: *позна, прайзны, сэрца, посны, міласэрны, сонца, шаснаццаць, бразнуць, аванпосны, кампосны, кантрасны, фарпосны, баласны. Але: віскнуць, націсны. Запомніце: кантэкстуальны.*

Напісанне спалучэнняў зычных у некаторых запазычаных словах трэба запомніць: *ландшафт, пэндзаль, бухгалтар, асфальт, вакзал, дыспетчар, скрупулёзны, матч і інш.*

Спалучэнне дт на канцы слоў іншамоўнага паходжання на пісьме перадаецца літарай т: *Шміт, Кранштат.*

Спалучэнне каранёвага д з суфіксальным с на пісьме перадаецца нязменна: *канадскі, суседскі.*

Каранёвия т, ц, ч, к у спалучэнні з суфіксальным с перадаюцца на пісьме праз ц: *Брэст – брэсцкі, шавец – шавецкі, ткач – ткацкі, мастак – мастацкі, а с і ш – праз с: Адэса – адэскі, таварыш – таварыскі.*

Каранёвия ж, ш, з, г, х з суфіксальным с перадаюцца на пісьме праз с: *прыгожы – прыгоства, хароши – хараство, князь – княства, птах – птаства, многа – мноства.*

У прыметніках, утвораных ад геаграфічных назваў і назваў нацыянальнасцей, зычныя **г**, **к** (у неславянскіх назвах), **х**, **з**, **ж**, **ш** перад суфіксам **-ск-** на пісьме захоўваюцца: *гамбургскі, казахскі, узбекскі, хельсінскі, касабланскі, французскі, парижскі, добрушскі*. При гэтым **г**, **х** могуць чаргавацца з **ж**, **ш**: *Рыга -- рыжскі, чэх -- чэйскі. Запомніце: турэцкі, калмыцкі, славацкі.*

Спалучэнне каранёвага **цк** з суфіксальным **ч** перадаецца на пісьме літарамі **чч**: *Слуцк – Случчына, нямецкі – Нямеччына, а ск – праз шч: Віцебск – Віцебіччына*. Спалучэнні **дч**, **тч** перадаюцца нязменна: *Брэст – Брэстчына, Навагрудак – Навагрудчына*.

Калі прыстаўка заканчваецца на **с**, а корань пачынаецца з **ч** або **ш**, то спалучэнне **сч**, **сшч** на пісьме перадаецца нязменна: *расчыніць(акно), расчапіць(вагоны), расчасаць, расичодрыцца, расичапіць(палена)*.

**Але:** *ічасце, пяшчота, ушчуваць, ушчэнт, нішчымны, аічадны, роіччына.*

### **ПРАВАПІС МЯККАГА ЗНАКА І АПОСТРАФА**

**Змякчальны мяккі знак пішацца** пасля **з**, **с**, **ц**, **дз**, **л**, **н** у канцы слова (*соль*), або ў сярэдзіне пасля мяккага зычнага перад наступным цвёрдым (*пісьмо, дзьмухавец*), паміж двумя мяккімі зычнымі, калі пры змяненні слова другі зычны становіцца цвёрдым: *дзъме – дзъмуць, цъяны – цъма*.

Мяккі знак таксама пішацца:

- а) у **лічбніках** *пяцьдзесят, шэсцьдзесят, пяцьсот, шэсцьсот, дзесяцьсот, мільён, мільярд;*
- б) у слове *ледзьве* і постфіксе **-сыці**: *дзесяці, якісці;*
- в) у назоўніках творнага склону множнага ліку перад канчаткам **-мі**: *людзьмі, слязьмі;*
- г) пасля літары **н** перад суфіксам **-чык-**, калі слова без суфікса заканчваецца на **-нь**: *камен'чык, струмен'чык;*
- д) пасля мяккага **н** перад суфіксам **-к-**: *вішанька, песенька;*
- е) пасля мяккага **н** у прыметніках, утвораных ад назваў **месяцаў** і слова **весені** перад суфіксам **-ск-**: *студзеньскі, весен'скі, Чэрвеньскі раён, Ліпенская школа;*

**Увага:** у кітайскіх назвах перад суфіксам **-ск-** мяккі знак не пішацца: *чянь-шанскі, кунь-лунскі.*

ё) у суфіксах **-энк-**, **-енк-**, **-анк-**: *маленькі, даражэнкі, харошанкі;*

ж) у дзеясловах загаднага ладу першай асобы множнага ліку перад канчаткам **-ма** і другой асобы множнага ліку перад постфіксам **-це**, а таксама перад постфіксам **-ся**: *станьма, станьце, агледзься.*

**Раздзяляльны мяккі знак пішацца** пасля **з**, **с**, **ц**, **дз**, **л**, **н** у сярэдзіне слова перад галоснымі **е**, **ё**, **ю**, **я**, **і**: *дасце, парцье, налью.*

**Але:** *булён, нюанс, дзяк, дыякан.*

**Апостраф пішацца** перад галоснымі **е**, **ё**, **ю**, **я**, **і**

- а) пасля прыставак на зычны: *аб'ява, ін'екцыя, аб'інець;*
- б) у сярэдзіне слова пасля цвёрдых зычных, акрамя **з**, **с**, **ц**, **дз**, **л**, **н**: *б'ю, п'ю, вераб'і;*
- в) у складаных словах пасля частак **двуҳ-**, **троҳ-**, **чатыроҳ-**: *троҳ'ярусны.*

Пасля ў апостраф **не пішацца**: *здароўе, салаўі.*

### **УЖЫВАННЕ ВЯЛІКАЙ ЛІТАРЫ**

З **вялікай літары** пішуцца ўласныя імёны, імёны па бацьку, прозвішчы, псеўданімы, мянушкі, назвы планет, сузор'яў, зорак, геаграфічныя, адміністрацыйна-тэрытарыяльныя і інш. назвы: *Антон Сяргеевіч Чарноў, Янка Купала, кошка Мурка, Сатурн, Вялікая Мядзведзіца (сузор'е), Шалі, Віцебск, Віцебіччына, фабрыка «Спартак», Рэспубліка Беларусь.*

Акрамя пералічаных вышэй, з **вялікай літары** пішуцца назвы гістарычных эпох (*Рэфармацыя, Адраджэнне*), прыналежныя прыметнікі з суфіксам **-ск-**, калі яны ўваходзяць у склад назваў, адпаведных назвам са словамі **імя, памяці**: *Коласаўская стыпендыя(стыпендыя імя Якуба Коласа), прыналежныя прыметнікі, утвораныя ад уласных імёнаў з дапамогай суфіксам **-ін-**, **-ын-**, **-оў-**, **-ёў-**, **-еў-**, **-аў-**: Антонаў сын, Наташына паліто, Мурчыны кацяняты.* Але навуковыя і тэхнічныя тэрміны пішуцца з **малой літары**: *берталетава соль, вольтава дуга.*

З **вялікай літары** пішацца першае слова (або два першыя слова) у назвах свят, падзеяў, знамянальных дат: *Першыя мая (1 Мая), Дзень Незалежнасці, Вялікая Айчынная вайна, Люблінская унія*, а таксама ў назвах арганізацый і ўстаноў: *Міністэрства ўнутраных спраў, Гомельскі дзяржсаўны ўніверсітэт.*

### **ПРАВІЛЫ ПЕРАНОСУ СЛОЎ**

1. Нельга пакідаць ці пераносіць адну літару (хоць яна і абазначае склад): *ар-мія, ідэя; нельга: а-рмі-я, і-дэ-я.*

2. Падвойныя зычныя пры пераносе раздзяляюцца: *жыц-цё, суд-дзя.*
  3. Літары *дз, дж*, калі яны абазначаюць адзін гук, не раздзяляюцца: *ва-дзе, даж-джус.*
- Спалучэнні прыставачнай *д* з каранёвым *ж*, з пры пераносе раздзяляюцца: *пад-загаловак, пад-жылкі.*
4. Літары *й, ў, ь* і *апостраф* не аддзяляюцца ад папярэдняй літары: *май-скі, пісь-мо, поў-дзень, аб'-ява.* Калі ў складаным слове другая частка пачынаецца з *ў*, то гэтае *ў* пішацца з другой часткай: *торфа-ўборачны.*
  5. Пры пераносе пажадана спалучаць складападзел з падзелам слова на марфемы: *на-звай, мар-скі; нельга: наз-ваі, марс-кі.* Але літара *ы*, што ідзе за прыстаўкай, не адрываецца ад прыстаўкі: *безы-менны, пады-ход.*
  6. Пры збегу зычных у адной марфеме падзел на склады для пераносу свабодны, але суфіксы разбіваць не рэкамендуюцца: *сяс-тра, ся-стра, дзяжур-ства, гарад-скі.*
  7. Нельга адрываць ініцыялы імён і імён па бацьку ад прозвішча і скарочаныя назвы ад тых лічбаў, да якіх яны адносяцца: *I.П. Мележ, 12 см; нельга разбіваць умоўныя скарачэнні: г. зн., да т. п.*

### **НАПІСАННЕ СЛОЎ АСОБНА, РАЗАМ, ПРАЗ ЗЛУЧОК**

#### **Правапіс складаных назоўнікаў**

Складаныя назоўнікі пішуцца **разам**, калі ёсьць злучальная галосная (*крайвід, параход*), калі ўтвораны са спалучэння лічбніка і назоўніка (*шасцідзёнка*), калі першая частка – слова **сама-, многа-, мала-, шмат-, узаема-, аўта-, вела-, мота-, фота-, кіна-, аэра-, мікра-, макра-, метэа-** **контр-, агра-** (*самавызначэнне, мнагабор'е, маланаселенасць, шматзначнасць, узаемапавага, аўтазавод, веласпорт, мотакрос, фотарэпартаж, кінахроніка, аэраклуб, мікрараён, макрарэльеф, метэазводка, контрудар, агракультура*), агульныя назоўнікі з часткамі **паў-, поў-** (*паўядыка, поўдзень*), складанаскарочаныя слова (*медсанбат*). **Разам** пішуцца назоўнікі з першай часткай – дзеясловам у форме 2-ой асобы загаднага ладу (*вярнідуб, сарвігала*, але: *перакаці-поле, узвей-вецер*).

**Праз злучок** пішуцца складаныя назоўнікі без злучальнай галоснай (*школа-інтэрнат*), уласныя назвы з часткай **паў-** (*паў-Еўропы*), складаныя адзінкі вымярэння і іншамоўныя назвы прамежкавых напрамкаў свету (*тона-кіламетр, але: працадзень; норо-ост*), складаныя назоўнікі з першай часткай **обер-, арт-, вэб-, унтэр-, штаб-, лейб-, віцэ-, экс-**, **прэс-** (*обер-лейтэнант, арт-сесія, вэб-дызайн, унтэр-афіцэр, штаб-кватэра, лейб-медык, віцэ-прызідэнт, экс-чэмпіён, прэс-служба*) і слова **контр-адмірал, прыма-балерына, састаўныя прозвішчы, французскія імёны, геаграфічныя назвы (Дунін-Марцінкевіч, Жан-Жак Русо, Буда-Кашалёва).**

*Міні-спадніца – спадніца міні; мідзі-паліто – паліто мідзі; максі-спадніца – спадніца максі.*

#### **Правапіс складаных прыметнікаў**

Складаныя прыметнікі пішуцца **разам**, калі ўтвораны ад складаных назоўнікаў, што пішуцца разам (*параходны*), утвораны ад слова злучэння **назоўнік + прыметнік, назоўнік + лічбнік, назоўнік + займеннік** (*сельскагаспадарчы, саракатрохгадовы, усебаковы*), з першай часткай **многа-, мала-, шмат-** (*мнагазначны, малавядомы, шматбаковы*).

**Заўвага.** Спагучэнні **прыслоўе + прыметнік (дзеепрыметнік)** пішуцца **асобна:** *дробна паколатыя арэхі, гладка паголены твар.*

Складаныя прыметнікі пішуцца **праз злучок**, калі ўтвораны 1) ад складаных назоўнікаў, якія пішуцца праз злучок (*буда-кашалёўскі*); 2) ад двух і трох раўнапраўных прыметнікаў (*беларуска-рускі, кісла-салодкі*), а таксама прыметнікі *паўночна-заходні, паўднёва-ўсходні, паўднёва-заходні, паўночна-ўсходні*. Акрамя таго, **праз злучок** пішуцца прыметнікі, утвораныя шляхам паўтарэння аднаго слова (*цёплы-цёплы*) і з першай часткай **усходнے-, паўднёва-, паўночна-, заходнے-**, калі яны ўваходзяць у склад уласных геаграфічных назваў (*Усходнене-Еўрапейская раўніна*). **Параўнайце:** *усходнене-украінскія краіны.* Праз злучок пішуцца прыметнікі, утвораныя ад спалучэння імя і прозвішча: *леў-талстоўскі.*

#### **Правапіс прыслоўяў і спалучэнняў слоў, блізкіх да прыслоўяў**

##### **Праз злучок пішуцца прыслоўі:**

- 1) з прыстаўкай **абы-** і суфіксам **-небудзь-**: *абы-як, як-небудзь;*
- 2) з прыстаўкай **па-** і суфіксамі **-ому, -яму, -аму, -йму, -ску, -цку, -ы:** *па-старому, па-летняму, па-нашаму, па-мойму, па-руску, па-брацу, па-чалавечы;*
- 3) з прыстаўкай **па-** і **парадкавым лічбнікам:** *па-першае, па-дзесятае;*
- 4) утвораныя шляхам паўтарэння таго самага слова: *ледзь-ледзь, крыж-накрыж.*

**Усе астатнія прыслоўі пішуцца разам:** *ушчэнт, спрадвеку, спадылба, знізу, штогод, таксама, напавер, паасобку, уголос.*

**Ад прыслоўя́ неабходна адрозніваць назоўнікі з прыназоўнікамі, якія пішуцца асобна:** вярнуўся дахаты –*падышлі* да хаты Алеся; павярнулі ўбок –*у бок* вакзала. Назоўнікі абазначаюць предмет, маюць пры себе паясняльныя слова.

### **Пішуцца асобна спалучэнні**

*Пад вечар, з ранку да вечара, з вечара да ранку, з нізу да верху, з верху да нізу, усё роўна, як след, усё адно, наўрад ці, без дай прычыны, без дай рады, дзень у дзень, дзень пры дні, адзін на адзін, след у след, час ад часу, на памяць, па памяці, у пару, да пары, не ў пару, за мяжой, пад паҳай, пад паҳу, па пахи, не ў меру, не пад сілу, не да смеху.*

**Асобна пішуцца** спалучэнні назоўнікаў, якія пачынаюцца з галоснай, з прыназоўнікам у: *у абдымку, у абрэз, у абмен, у адзіночку, у адкрытую, у адно, у ахвам, а таксама спалучэнні назоўнікаў з прыназоўнікамі без, з, да, на: без аглядкі, без разбору, без упынку, без толку, з ходу, з размаху, з разбегу, з налёту, да зарэзу, да ўпаду, да адвалу, на ляту, на віду, на хаду, на бягу, на скаку, на жаль, на вока, на дзіва.*

### **Правапіс прыназоўнікаў, злучнікаў, часціц**

Прыназоўнікі з-за, з-пад, па-за, па-над пішуцца праз злучкі.

Складаныя прыназоўнікі замест, наконт, накшталт, абапал, услед, зверху, навокал, насустрач, ззаду, наперадзе пішуцца ў адно слова.

Перад словамі з пачатковым у ўжываеца варыянт прыназоўніка у – **ва**: *у школе – ва універсітэце*.

Перад словамі, якія пачынаюцца збегам зычных, дзе першыя з, с, ш, ж, м, замест прыназоўніка з ужываеца прыназоўнік **са**: *з табою, са мною, з лесу, са ічаўя.*

**Увага:** неабходна адрозніваць прыназоўнік **нягледзячы на** ад дзеепрыслоўя, якое з часціцай не пішацца асобна: **нягледзячы на дождж, на вуліцы шмат людзей;** *хлопчык ішоў, не гледзячы па баках.*

Простыя вытворныя злучнікі **затое, адтаго, прычым, прытым, паколькі, пастолькі** трэба адрозніваць ад спалучэнняў прыназоўнікаў з займеннікамі: **за тое, ад таго, пры чым, пры тым, па колькі, па столькі.** Злучнік не з'яўляеца членам сказа, яго можна замяніць сінанімічным злучнікам: *Ты яшчэ малы, адтаго (можна таму) і не разумееши.* – *Ад таго дуба адлічы два крокі.*

Часціца **-сьці (-сь)** з займеннікамі і прыслоўямі пішацца **разам**: *хтосьці, хтось, дзесьці, дзесь.*

Часціца **што** пішацца **асобна** ў спалучэннях **толькі што, пакуль што, амаль што, хіба што, сама што.**

Часціцы **абы-, -небудзь, -колечы** з займеннікамі і прыслоўямі пішацца **праз злучок**: *абы-хто, хто-небудзь, што-колечы.*

Часціца **-то** з назоўнікамі, займеннікамі і дзеясловамі пішацца **праз злучок**: *сястра-то прыехала, яна-то сказала, сказаць-то сказаў.*

Часціца **-такі** пішацца **праз злучок**, калі стаіць **пасля** слоў, да якіх адносіцца: *усё-такі, зрабіў-такі* ( параўнайце: *такі ўсё, такі зрабіў* ).

Часціцы **бы (б), жа (ж)** пішуцца заўсёды **асобна**: *сказаў бы, сказала б, узяў жса, узяла ж.*

Часціца **ні** пішацца **разам**: 1) са словамі, якія без **ні** не ўжываюцца: *ніводзін, нікчэмны;* 2) з адмоўнымі займеннікамі і прыслоўямі: *ніхто, нідзе.*

**Але:** *ні з кім, ні аб чым.*

Ва ўсіх іншых выпадках часціца **ні** пішацца **асобна**.

Часціца **не** пішацца **разам**:

- 1) са словамі, якія без **не** не ўжываюцца: *незабудка, непакоіць;*
- 2) са словамі, да якіх можна падабраць сінонім без **не**: *непрыяцель – вораг, невялікі – малы;*
- 3) з поўнымі дзеепрыметнікамі, пры якіх няма залежных слоў: *няскошаная трава, непрачытаная кніга;*
- 4) з прыметнікамі, поўнымі дзеепрыметнікамі і прыслоўямі, калі пры іх ёсць паясняльныя слова **вельмі, зусім, амаль, выключна, надзвычай, у вышэйшай ступені, у вышэйшай меры** і іншыя, што выражаютъ ступень якасці: *вельмі няўажлівы, зусім непрадуманае раишэнне;*
- 5) у дзеясловах з прыстаўкай **неда-** са значэннем непаўнатацца дзеяння, неадпаведнасці норме: *недалячыць, недачуваць;*
- 6) з няпэўнымі займеннікамі і прыслоўямі: *некта, недзе.*

Часціца **не** пішацца **асобна**:

1) з дзеясловамі, дзеепрыслоўямі, кароткімі дзеепрыметнікамі: *не быў, не чытаючы, трава не скошана;*

2) з поўнымі дзеепрыметнікамі, пры якіх ёсць паясняльныя слова ці ёсць або падразумываеца супрацьпастаўленне: *не прачытаная намі кніга, не прачытаная, а прагледжсаная кніга;*

3) з назоўнікамі, прыметнікамі і прыслоўямі, калі ёсьць або падразумываеца супрацьпастаўленне: *не сябар, а родны брат; не широкі, а вузкі; дзень сёння не сонечны;*

4) з формамі вышэйшай ступені парадунання прыметнікаў і прыслоўяў: *не старэйши за..., не лепіши за..., не пазней чым ...;*

5) са словамі **не трэба, не варта, не супраць, не шкада, не толькі**;

6) у складзе ўзмацняльных адмоўяў **далёка не, нічуть не, зусім не, ніколькі не** і пад.: *далёка не смелы чалавек, зусім не горышы адказ, ніколькі не цікавы матэрыял.*

## **РОД І ЛІК НАЗОЎНІКАЎ**

Назоўнікі маюць катэгорыю роду: *маці, краіна, рака – жаночага роду; бацька, закон, горад – мужчынскага роду; дзіця, поле, акно – ніякага роду; плакса, сірама, задзіра – агульнага роду.* Множнілакавыя назоўнікі катэгорыі роду не маюць: *канікулы, Калінкавічы.*

### **Род нескланяльных агульных назоўнікаў**

Да мужчынскага роду адносяцца назвы асоб мужчынскага полу і назвы жывых істот: *аташэ, кенгуру, а таксама назоўнікі гран-пры (узнагарода), карт-бланш (свабода ў дзеяннях), сірока (вецер), тарнада (смерч), экю (грашовая адзінка), эскуда (грашовая адзінка), сулугуні, бры (сыр), пенальці, інкогніта, кофе..*

Да жаночага роду адносяцца назвы асоб жаночага полу: *мадам, фрау, а таксама назоўнікі: авеню, салімі, іасі, кальрабі, цэцэ, хіндзі (мова), беры-бери (хвароба), нотабена.*

Да ніякага роду адносяцца неадушаўлённыя назоўнікі: *метро, паліто, мерло, бардо.*

### **Род уласных назоўнікаў**

Калі ўласны назоўнік скланяецца, то род вызначаем па тыпе скланення: *Сож – мужчынскі род, Нарач – жаночы род.*

Калі ўласны назоўнік не скланяецца, то род вызначаем па лексічным значэнні: *Micicini (рака) – жаночы род, Антарыа (возера) – ніякі род, Сочы (горад) – мужчынскі род.*

Назоўнікі множнага ліку катэгорыі роду не маюць: *Калінкавічы, Баранавічы, Кардыльверы Гродна (н.р.), Гародня (ж.р.).*

### **Род складанаскарочаных назоўнікаў**

Калі назоўнік не скланяецца, то род вызначаем па апорным слове: *ГДУ* (універсітэт) – мужчынскі род; *БТ* (тэлебачанне) – ніякі род; *ЭВМ* (машына) – жаночы род. **Выключэнне:** *TACC* (агенцтва) – мужчынскі род.

Калі назоўнік скланяецца, то род вызначаем па тыпе скланення: *калгас* (гаспадарка), *ЖЭС* (служба), *ЛіМ* – мужчынскага роду, таму што скланяюцца як назоўнікі II скланення.

**Назвы пасад, прафесій, званняў** (за рэдкім выключэннем: напрыклад, медсястра) **мужчынскага роду:** *вядомы прафесар Рудакоўская, строгі следчы Равуцкая.*

Памятайце, што род і лік назоўнікаў не заўсёды супадаюць у рускай і беларускай мовах: *сабака, медаль* – у беларускай мове мужчынскага роду, у рускай – жаночага; *гусь, жырафа* – у беларускай мове жаночага роду, у рускай – мужчынскага; *адносіны, карункі, могілкі, лекі* – у беларускай мове толькі множнага ліку, а у рускай мове змяняюцца па ліках.

## **ПРАВАПІС КАНЧАТКАЎ НАЗОЎНІКАЎ**

Каб не памыліцца ў напісанні канчаткаў назоўнікаў, трэба ўмэць вызначаць тып скланення і тып асновы.

Існуе тры тыпы скланення назоўнікаў:

**1-е скланенне** – назоўнікі **жаночага** роду з канчаткамі **-а, -я**: *зямля, навука; назоўнікі мужчынскага* роду з канчаткамі **-а, -я**, калі націск падае на канчатак: *Кузьма, суддзя; назоўнікі агульнага* роду, якія абазначаюць асобу жаночага полу: *плакса; назоўнікі агульнага* роду, якія обазначаюць асобу мужчынскага полу і маюць націск на канчатку: *сірама, ляуша;*

**2-е скланенне** – назоўнікі **мужчынскага** роду з **нулявым** канчаткам і назоўнікі **ніякага** роду з канчаткамі **-о, -е, -я, -а, -ё**: *сын, дом, поле, неба, акно, куп'ё, полымя;*

**3-е скланенне** – назоўнікі **жаночага** роду з **нулявым** канчаткам: *ноч, Беларусь.*

**Не ўваходзяць ні ў адзін з тыпаў скланення**

- 1) **рознаскланяльныя** назоўнікі, да якіх адносяцца: **назвы маладых істот**: *цяля, дзіця, паучаня; тры назоўнікі на -мя: імя, стрэмя, племя; назоўнікі агульнага роду, якія абазначаюць асобу мужчынскага полу і маюць націск на аснове: плакса, калека; назоўнікі мужчынскага роду з канчаткамі -а, -я і націскам на аснове: бацька, дзядуля;*
- 2) **множнілікавыя** назоўнікі: *дзвёры, вароты, крупы;*
- 3) **нескланяльныя** назоўнікі, да якіх адносяцца: **іншамоўныя** назоўнікі, якія заканчваюцца на **галосны**: *метро, паліто, алібі; жаночыя* прозвішчы на **зычны**: *Алена Ракутовіч, Света Корань; мужчынскія і жаночыя* прозвішчы на **-ых, -іх, націскны -о**: *Чарных, Мялкіх, Сянько, Глушко; жаночыя* прозвішчы на **-а, -я**, калі яны ўтварыліся ад назоўнікаў ніякага роду: *Калена, Шыла; назоўнік маци;*
- 4) назоўнікі, утвораныя **шляхам пераходу прыметнікаў у назоўнікі**: *рабочы, хворы.*

**Аснова** назоўніка можа заканчвацца на **зычны**

- 1) **цвёрды**: *сад, спей, акно, вясна;*
- 2) **мяккі**: *зямля, край, міліцыя;*
- 3) **зацвярдзелы**: *мяжса, шар, пляча;*
- 4) **г, к, х (заднеязычны)**: *рака, бераг, рэха.*

#### Канчаткі назоўнікаў 1-га скланення:

**Н.** – *краіна, зямля;*

**Р.** – *краіны, зямлі;*

**Д.** – *краіне, зямлі, сястры, дарозе, страсе, руцэ, ручцы;*

**В.** – *краіну, зямлю;*

**Т.** – *краінай(аю), зямлёй(ёю);*

**М.** – *супадае з Давальным.*

Канчаткі назоўнікаў у **давальнім і месным склонах** залежаць ад тыпу асновы: **-е** – пры аснове на **цвёрды** і **г, х**, якія чаргуюцца з **з, с**: *брыгадзе, дузе, страсе; -і* – пры аснове на **мяккі**: *песні; -ы* – пры аснове на **зацвярдзелы**: *працы; калі аснова заканчваецца на **к**, якое чаргуюцца з **ц**, то пад **націскам** пішацца **-э**, а не пад **націскам -- -ы**: *ишацэ, іччоцы.**

#### Канчаткі назоўнікаў 2-га скланення

**Н. --** *дом, неба, акно, поле;*

**Р. –** *дома, поля, агню, грыпу;*

**Д. –** *дому, полю;*

**В.=Н.** (недуш.), **=Р.**(адуш.): *дом, чалавека;*

**Т. –** *домам, акном, полем, агнём;*

**М. –** *аб доме, снезе, кажусе, агні, ветры, пяску, рэху, дыялогу, Васілю, Рыгору, Максіму(е).*

Назоўнікі **мужчынскага** роду ў родным склоне маюць канчаткі **-а, -я**, калі абазначаюць: 1) **асоб і жывых істот**: *брата, арла; 2) часткі цела і органы*: *носа, зуба, але: твару; 3) канкрэтныя предметы, якія можна лічыць*: *дома, клёна, нажса; 4) назвы ўстаноў, арганізацый, прадпрыемстваў, вайсковых падраздзяленняў*: *завода, універсітэта, батальёна; 5) геаграфічныя і астронамічныя паняцці, назвы населеных пунктаў і мясцовасцей*: *горада Мінска, Марса, узгорка; 6) адзінкі вымярэння*: *грама, літра, тыдня, аўторка, долара, але: абеду, веку, ранку; 7) назвы танцаў і гульняў, канкрэтныя навуковыя і тэхнічныя тэрміны*: *вальса, футбола, круга, дзейніка; але: роду, ліку, склону, зместу, летапісу, тексту.*

Канчаткі **-у, -ю** пішуцца ў назоўніках, якія абазначаюць: 1) **зборныя предметы**: *лесу, дубняку; 2) назвы рэчываў*: *азоту, чаю; 3) просторавыя паняцці*: *лугу, стэпу; 4) з'явы прыроды*: *снегу, грому; 5) назвы пачуццяў, дзеянняў і стану*: *болю, крыку, сну; 6) назвы хвароб*: *грыпу, інфаркту; 7) грамадскія фармацыі, палітычныя і навуковыя аб'яднанні, плыні, вучэнні*: *феадалізму, дарвінізму.*

**Але:** *хлеба, каржса, торта, каравая, гудка, глытка, аўса, жаўтка.*

У **месным** склоне назоўнікі маюць канчатак **-е** пры аснове на **цвёрды** зычны і **г, х**, якія чаргуюцца з **з, с**: *аб доме, снезе, кажусе; -і* – пры аснове на **мяккі**: *аб агні; -ы* – пры аснове на **зацвярдзелы**: *аб ветры; -у* – пры аснове на **к і г, х**, якія не чаргуюцца з **з, с**: *аб пяску, рэху, мозгу, але: аб малацэ.* Назвы **асоб** маюць канчаткі **-у, -ю** пры аснове на **зацвярдзелы, мяккі, г, к, х: аб Рыгору,**

герою, Алегу, настаўніку, Цімоху. Калі аснова на **цвёрды**, то пішуцца варыянтныя канчаткі –**у** або –**е**: *аб Максіму(е)*.

**Запомніце:** *на двары* (каля будынка) і *на дварэ* (не ў хаце, на вуліцы), *на рагу* (вуліцы, месяца) – *розе* (у жывёлы); *на пасту* (ваенным) – *у посце* (абмежаванне); *аб моху*, *тварагу*, *арэху*, *шляху*, *мяху*, *пасагу*.

### Канчаткі назоўнікаў 3-га скланення

Н., В. – *Беларусь, Сібір*

Р., Д., М. – *Беларусі, Сібіры*

Т. – *Беларуссю, Сібір'ю, ноччу*

У **творным** склоне апошні **зычны падаўжаецца**, калі стаіць пасля галоснага: *мышиу, медзю*.

Параўнайце: *косцю, радасцю*. Калі аснова заканчваецца на **б, р, ф**, то перад канчаткам –**ю** пішацца **апостраф**: *шыр'ю, глыб'ю, верф'ю*.

### Рознаскланяльныя назоўнікі

**Прааналізуце і запомніце:**

Н. – імя, племя, стрэмя

Р. – імені (імя), племені (племя), стрэмені (стрэмя)

Д. – імені (імю), племені (племю), стрэмені (стрэмю)

В.=Н.

Т. – іменем (імем), племенем (племем), стрэменем (стрэмем)

М. – *аб імені (імі), племені (племі), стрэмені (стрэмі)*

У форме множнага ліку **назоўнікі на –мя** маюць формы: *імёны, плямёны, страмёны*.

Н., В. – *пацучаня(ё)*

Р., Д., М. – *пацучаняці*

Т. – *пацучанём*

У форме множнага ліку назвы маладых істот маюць суфікс **–ят-**: *пацучаняты, ваверчаняты*; але: *дзеци*.

Н. – *бацька, Кузьма*

Р. – *бацькі, Кузьмы*

Д. – *бацьку, Кузьме*

В. – *бацьку, Кузьму*

Т. – *бацькам, Кузьмой*

М. – *аб бацьку, Кузьме*

Назоўнікі **мужчынскага** роду на **–а, –я** ў **давальнім, творным і месным** склонах маюць канчаткі **1-га скланення**, калі **націск падае на канчатак**: *судзі, суддзёй, як зямлі, зямлей* і канчаткі **2-га скланення**, калі **націск падае на аснову**: *дзядулю, дзядулем, як полю, полем*.

Н. – *Саша*

Р. – *Сашы*

Д. – *Сашу, Сашы*

В. – *Сашу*

Тв. – *Сашам, Сашай*

М. – *аб Сашу, Сашы*

Назоўнікі **агульнага** роду ў **давальнім, творным і месным** склонах маюць канчаткі **1-га скланення**, калі абазначаюць асобу **жаночага** полу. Калі яны абазначаюць асобу **мужчынскага** полу, то змяняюцца як назоўнікі **мужчынскага** роду на **–а, –я**.

### Правапіс канчаткаў назоўнікаў множнага ліку

У множным ліку назоўнікі ўсіх трох тыпаў скланення маюць канчаткі:

Н. -- **ы, -і** (*вербы, хвоі, браты, вочы, косці*)

Р. -- **оў, -ёў, -аў, -яў, нулявы, -ей, -эй** (*вербаў, хвояў, рук, сялян, братоў, агнёў, касцей, начэй*)

Д. -- **-ам, -ям** (*вербам, хвоям, вачам, касцям, братам*)

В. – як Н. або Р. (*вербы, хвоі, братоў, вучняў*)

Т. -- **-амі, -ямі, -мі, -ымі, -іма** (*вербамі, хвоямі, людзьмі, вачамі(вачмі, вачыма), плячамі(ымі, вушамі(ымі, дзвярамі(ымі, грашамі(ымі*)

М. -- **-ах, -ях** (*аб вербах, хвоях, братах, вачах, начах, касцях*)

## **ПРАВАПІС СУФІКСА Ў ПРЫМЕТНІКАЎ**

Дзве літары **нн** пішуцца ў прыметніках, утвораных ад асноў на **-н** з дапамогай суфікса **-н-**: камень – каменны, вагон –вагонны; утвораных ад асноў на **-мя:** імя –іменны, цемя – цемянны, **але:** пальміны; з суфіксамі **-ени,** **-эні:** вогненны, задуменны.

Адна літара **н** пішацца ў суфіксах **-ан-, -ян-, -ін-, -ын-:** драўляны, сярэбраны, курыны, арліны і ў слове **сцюдзёны.**

У прыналежных прыметніках, утвораных ад назоўнікаў **мужчынскага і ніякага** роду, пішуцца суфіксы **-еў-, -аў-, -оў -, -ёў-:** Пецеў, Васілёў, бацькаў, Тамашоў; ад назоўнікаў **жаночага** роду **-- -ін-, -ын-:** Наташын, бабулін.

## **УТВАРЭННЕ СТУПЕНЕЙ ПАРАЎНАННЯ ПРЫМЕТНІКАЎ**

Якасныя прыметнікі ўтвараюць ступені параўнання – вышэйшую і найвышэйшую.

**Простая вышэйшая** ступень параўнання ўтвараецца шляхам далучэння да асновы суфіксаў **-ейш-, -эйш-, -ш-:** смачны – смачнейшы, прыгожы – прыгажэйшы, добры – лепішы, вялкі – большы, малы – менишы, дрэнны –горышы.

**Складаная вышэйшая** ступень параўнання ўтвараецца з дапамогай слоў **больш, менш + прыметнік:** больш смачны, мениш прыгожы.

**Простая найвышэйшая** ступень параўнання ўтвараецца ад **формы вышэйшай** ступені з дапамогай прыстаўкі **най-:** найпрыгажэйшы, найлепішы.

**Складаная найвышэйшая** ступень утвараецца з дапамогай слоў **самы, найбольш, найменш + прыметнік:** самы прыгожы, найменш вядомы, найбольш плённы.

**Заўвага.** Некаторыя якасныя прыметнікі ўтвараюць **толькі складаныя формы** ступеней параўнання: **ветлівы – больш ветлівы, самы ветлівы.**

**Зусім не ўтвараюць** формы ступеней параўнання прыметнікі, якія абазначаюць: 1) **колькасна нязменную якасць:** жывы, жсанаты, мёртвы; 2) **масць жывёлы:** гняды, буры; 3) **колер прадмета** праз **адносіны да іншых прадметаў:** васільковы, бронзавы, блакітны; 4) **складаныя прыметнікі:** цёмна-сіні, пяціпавярховы.

**Увага:** у беларускай мове ў словазлучэннях з формамі ступеней параўнання **залежнае** слова ставіцца ў **вінавальным склоне** з прыназоўнікам **за:** брат маладзе́йши за сястру, ліса спрытнейшай за ваўка. Ужываюцца таксама параўнальныя звароты са злучнікамі **чым, як:** мы дужэйшыя, чым ты думаеш; ураджай сёлета большы, як летась.

## **СКЛАНЕННЕ І ПРАВАПІС ЗАЙМЕННІКАЎ**

### **Прааналізу́йце і запомні́це:**

Н. – я, ты, яна, свой, свая, хто, што, чый, колькі

Р. – мяне, цябе, яе, свайго, сваёй, каго, чаго, чыйго, колькіх

Д. – мне, табе, ёй, свайму, сваёй, каму, чаму, чыйму, колькім

В. – мяне, цябе, яе, свой або свайго, сваю, каго, што, чый або чыйго, колькі або колькіх

Т. – мной(мною), табой(табою), свайм, сваёй(сваёю), кім, чым, чыім, колькімі

М. – (аб, аба) мне, табе, ёй, свайм, сваёй, кім, чым, чыім, колькіх

Н. – **самы, сам, ---**

Р. – **самага, самога, сябе**

Д. – **самаму, самому, сабе**

В. – **самы або самага, самога, сябе**

Т. – **самым, самім, сабой(сабою)**

М. – **аб самым, самім, сабе**

Розніца ў напісанні словазлучэнняў **не хто іншы – ніхто іншы ; не што іншае – нішто іншае** тлумачыцца асаблівасцямі ў іх значэнні. З часціцай **не** гэтыя спалучэнні маюць значэнне **супрацьпастаўлення:** Гэта быў не хто іншы, як мой бацька. Чалавека цікавіла не што іншае, як мясцовыя звычаі. У хату ўвайшоў Пятрусь, а не хто іншы. Адмоўныя займеннікі ў падобных спалучэннях ужываюцца ў сказах, дзе **ўжо ёсьць адмоўе:** Ніхто іншы не мог дапамагчы. Нішто іншае яго не цікавіла.

## **СКЛАНЕННЕ І ПРАВАПІС ЛІЧЭБНІКАЎ**

Адрознівайце скланенне лічэбнікаў **два** (м. і н. род) і **дзве** (ж. род): *двух, дзвюх; двум, дзвюм; двума, дзвюма; аб двух, дзвюх.*

У лічэбніках ад **адзінаццаці** да **дваццаці** і **трыццаць** пішацца **цц.** У форме творнага склону перад канчаткам **-ю** падаўжаецца **ц** у лічэбніках **пяць**, ад **дзесяці** да **дваццаці** і **трыццаць**: **пяцю, дзесяцю, сямнаццацю.** **Запомніце:** *дзвюма, двум, трывма, шасцю, сямю, восьмю.*

У складаных колькасных лічэбніках ад **пяцідзесяці** да **васьмідзесяці** і ад **двухсот** да **дзесяцісот** пры скланенні **змяняюцца абедзве часткі:** *дзвесце, двухсот, двумстам, двумастамі, аб двухстах.*

Лічэбнікі **сто** і **сорак** маюць дзве формы: Н. і В. – **сто, сорак**; Р., Д., Тв., М. – **ста, сарака.**

Лічэбнікі **дзесянства, паўтара**(м. і н. род), **паўтары**(ж. род) **не змяняюцца.**

Пры скланенні **састаўных** колькасных лічэбнікаў **змяняеца кожнае слова:** *шэсцьсот восемдзесят пяць, шасцісот восьмідзесяці пяці, шасцістам восьмідзесяці пяці, шасцюстамі восьмюдзесяцю пяцю, аб шасцістах восьмідзесяці пяці.*

Састаўныя парадкавыя лічэбнікі на **-тысячны, -мільённы, -мільярдны** пішуцца ў **адно слова: статысячны** (але **сто тысяч**), **двуҳмільённы** (але **два мільёны**). Калі **першая** частка такіх слоў запісана **лічбай**, то ставіцца **злучок:** *10-тысячны, 2-мільярдны.*

Адрознівайце скланенне **колькасных і зборных** лічэбнікаў:

Н. *тры, трое*

Р. *трох, траіх*

Д. *тром, траім*

В. *тры або трох, траіх*

Т. *трывма, траімі*

М. *аб трох, аб траіх*

## **УЖЫВАННЕ ЛІЧЭБНІКАЎ З НАЗОЎНІКАМИ**

Пры лічэбніках **два, дзве, трывмы, чатыры** назоўнікі, прыметнікі, дзеепрыметнікі, парадкавыя лічэбнікі, займеннікі ўжываюцца ў **назоўным склоне множнага ліку:** *два газетныя экземпляры, трывмы сястры.*

Пры колькасных лічэбніках ад **пяці** і далей назоўнікі ўжываюцца ў **родным склоне множнага ліку:** *пяць кніг, дваццаць гадоў.*

Пры **дробавых** лічэбніках назоўнікі маюць форму **роднага склону адзіночнага ліку:** *дзве пятыя дарогі, пяць восьмых метра, паўтары тоны.*

**Прааналізуцце і запомніце:**

Н. – *дзве трэція дарогі, паўтара метра*

Р. – *дзвюх трэціх дарогі, паўтара метра*

Д. – *дзвюм трэцім дарогі, паўтара метрам*

В. =Н.

Т. – *дзвюма трэцімі дарогі, паўтара метрамі*

М. – *аб дзвюх трэціх дарогі, паўтара метрах*

Зборныя лічэбнікі ўжываюцца з 1) **множнайліковымі назоўнікамі:** *двоє сутак, троє штаноў; 2) назвамі маладых істот:* *троє дзяцей, чацвёра парасят; 3) назоўнікамі і асабовымі займеннікамі,* якія абазначаюць **асоб мужчынскага полу:** *двоє мужчын, троє студэнтаў; 4) са словамі людзі, коні, гусі, свінні:* *двоє гусей, троє коней, дзявяцьера чалавек.*

Пры абазначэнні **адлегласці** лічэбнік ужываецца ў форме вінавальнага склону з прыназоўнікам **за:** *за два кроki, за дзвесце метраў, за пяць кіламетраў.*

Для выражэння **прыблізной** колькасці выкарыстоўваюцца: а) **адваротны парадак слоў:** *метраў пяць, кіламетры чатыры; б) два лічэбнікі:* *тры-чатыры метры, пяць-шасці дзён; в) прыназоўнікі пад, з, за, каля* ў спалучэнні з формай пэўнага склону: *яму пад семдзесят, каля двух метраў, дзён з пяць, дні за трывмы.*

Пры абазначэнні **часу** лічэбнік ужываецца з прыназоўнікам **а:** *a пятай гадзіне, a палове на шостую.*

Парадкавыя лічэбнікі, якія ў спалучэнні з назоўнікам абазначаюць **дату**, ужываюцца ў форме **роднага склону:** *першага верасня, дваццаць пятага сакавіка.* У назве **свята** лічэбнік мае форму **назоўнага склону:** *Першае мая, Восьмае сакавіка.*

## **ПРАВАПІС АСАБОВЫХ КАНЧАТКАЎ І СУФІКСАЎ ДЗЕЯСЛОВАЎ**

Змяненне дзеясловаў па асобах і ліках называеца спражэннем. У залежнасці ад харктуру асабовых канчаткаў выдзяляюцца **першае і другое спражэнні**.

**Спражэнне** можна вызначыць па інфінітыве: да 2-га спражэння адносяцца:

- а) дзеясловы на **-іць, -ышь** (акрамя аднаскладовых: **жыць, шыць**): **любіць, касіць, смажыць;**
- б) дзеясловы на **-ець** (акрамя **хацець**), калі е выпадае ў 1-ай асобе адзіночнага ліку: **вярцець – я вярчу, ненавідцець – я ненавіджу** (параўнайце: **чарнець – я чарнею, бялець – я бялею – I спражэнне**);
- в) а таксама **гнаць, залежаць, належаць, дрыжаць, баяць, спаць, стаяць, ляжаць, маўчаць, глядзець.**

Усе астатнія дзеясловы адносяцца да 1-га спражэння: **хацець, шыць, чытаць.**

**Увага:** дзеясловы **бегчы, есці, даць** адносяцца да **рознаспрагальных**: **я – бягу, ем, дам; ты – бяжыши, ясі, дасі; ён – бяжыць, есць, дасць; мы – бяжым, ямо (ядзім), дамо (дадзім); вы – бежыце, ясце, дасце; яны – бягучы, ядуць, дадуць.**

Правапіс **галосных** у канчатках дзеясловаў 1-га спражэння залежыць ад **асновы і месца націску**:

- а) пасля зацвярдзелых зычных у форме **1 асобы множнага ліку пад націскам** пішуцца галосныя **о, э: бяром, бярэш, сячом, сячиш; не пад націскам – а: кажам, пішам, кажаце, пішаце;**
- б) пасля мяккіх зычных і пасля галосных у форме **1-ай асобы множнага ліку пад націскам** пішацца ё: **цвіём, вядзём; не пад націскам – е: сеем, дрэмлем;**
- в) у форме **2-ой асобы множнага ліку ў першым пераднаціскім складзе** пішацца літара я: **жывяце, ірвяце, цвіяце.** Каб не памыліцца ў напісанні гэтай формы, небходна спачатку паставіць дзеяслоў у 1-ай асобе множнага ліку, дзе выразна праяўляеца націскны і ненаціскны канчатак: **вязём – везяце, мыем – мыеце.**

Трэба **адрозніваць канчаткі** дзеясловаў 1-ай і 2-ой асобы множнага ліку **абвеснага і загаднага** ладу: **бяром, жывём, бяжым, бераце, жывяце, бежыце – абвесны лад; бярэм, жывем, бяжым, бярыце, жывіце, бяжыце – загадны лад.**

Неабходна **адрозніваць** дзеясловы тыпу **абяздолець** (самому) і **абяздоліць** (каго). Пры гэтым трэба кіравацца наступным: **непераходныя дзеясловы** перад суфіксам інфінітыва **-ць** маюць галосныя **е, а** і змяняюцца па **1-ым спражэнні:** **зняслець, абветраць, зняслею, абветраю, зняслееш, абветраеш, зняслее, абветрае.** **Пераходныя дзеясловы** перад суфіксам інфінітыва **-ць** маюць галосныя **і, ы** і змяняюцца па **2-ім спражэнні:** **знясліць, абветрыць, зняслію, абветру, знясліш, абветрыш, знясліць, абветрыць.**

Напісанне суфіксаў **-ава-, -ыва-, -ва-** ў дзеясловах залежыць ад таго, на што заканчваеца дзеяслоў у форме **1-ай асобы адзіночнага ліку:** калі на **-ую, -юю**, то ў неазначальнай форме і ў прошлым часе пішуцца суфіксы **-ава-, -ыва-:** **святкую – святковаць, святкаваў, малюю – малываць, малываў;** калі на **-ваю**, то суфікс **-ва:** **загадваю – загадваць, загадваў, пераконваю – пераконваць, пераконваў.**

Суфіксы **-іва-, -ыва-** пішуцца **пасля збегу зычных**, апошнімі з якіх бываюць **л, н, р:** **падтрымліваць, праветрываць.**

Калі інфінітыву закончанага трывання на **-іць** мае папярэдні галосны, то ў незакончаным трыванні перад суфіксам **-ва-** замест **і** пішацца **й:** **супакоіць – супакойваць, прыклейць – прыклейваць.**

У прыставачных дзеясловах, калі націск падае на склад перад суфіксам **-ва-**, захоўваеца ці аднаўляеца **націскное о:** **падскочыць – подскокваць, адпрасіцца – адпрошвацца.**

Перад суфіксамі **прошлага часу -л-, -ў- захоўваюцца галосныя**, якія ўжываюцца перад **-ць** у інфінітыве: **належаць – належаў, належала, дагледзець – дагледзеў, дагледзела.** **Параўнайце:** **кніга належыць брату, сястра дагледзіць дзіця –** формы **3-яй асобы адзіночнага ліку цяперашняга часу.**

### **УТВАРЭННЕ, УЖЫВАННЕ І ПРАВАПІС ДЗЕЕПРЫМЕТНІКАЎ**

Дзеепрыметнікі ўтвараюцца ад асноў дзеяслова. Дзеепрыметнікі **незалежнага стану прошлага часу** ўтвараюцца ад **асновы інфінітыва** пры дапамозе суфікса **-л-:** **пажаўцець – пажаўцелы, зарасці – зарослы.** **Непажадана ўжываць** формы з суфіксамі **-ўш-, -ш-:** **падросішы, парыжэўшы,** паколькі яны супадаюць з аманімічнымі дзеепрыслоўямі: **Прадросішы парастак убіраўся ў сілу. – Прадросішы, парастак убіраўся ў сілу.**

Дзеепрыметнікі **залежнага стану прошлага часу** ўтвараюцца ад **асновы інфінітыва** **пераходных дзеясловаў закончанага трывання** пры дапамозе суфіксаў: **-н- --** пры аснове на **а, я:**

*апрацаваць – апрацаваны, засеяць – засеяны; -ен-, -ан- -- пры аснове на зычны і на галосныя i, ы, е: з'есці – з'едзены, пазычыць – пазычаны, забяліць – забелены, дагледзець – дагледжаны; -т- -- пры аснове з аднаскладовай каранёвой марфемай: выліць – выліты, апрануць – апрануты.*

**Нехарактэрны** для беларускай мовы дзеепрыметнікі **незалежнага стану цяперашняга часу** з суфіксамі **-уч-, -юч-, -ач-, -яч-**, а таксама дзеепрыметнікі **залежнага стану цяперашняга часу** з суфіксамі **-ем-, -ім-**: *кантралюючыя і кантралюемыя органы* (трэба: *кантрольныя і падкантрольныя органы*).

У беларускай мове **адсунтнічаюць зваротныя** дзеепрыметнікі: нельга ўжываць формы тыпу *развіваючыся краіны, прагаладаўшыся дзеци*.

**Каб пазбегнуць непажаданых форм дзеепрыметнікаў**, трэба карыстацца: 1) **ужывальнымі формамі дзеепрыметнікаў**: *увядзіце цветы – завялія цветкі; 2) прыметнікамі і назоўнікамі: падаючая звезды – знічка, тоскуючыі взглед – тужлівы погляд; 3) дзеясловамі ці дзеепрыслоўямі: я не пьючы – я не п'ю; идущие люди смотрели в её сторону – ідучы, людзі глядзелі ў яе бок; 4) даданымі сказамі: одинокая свеча, горевшая на столе... --- адзінокая свечка, якая гарэла на стале...*

### **УТВАРЭННЕ І ПРАВАПІС ДЗЕЕПРЫСЛОЎЯ**

Дзеепрыслоўі **незакончанага трывання** ўтвараюцца ад асноў **цыперашняга** часу дзеясловаў **незакончанага трывання** з дапамогай суфіксаў **-учы, -ючи** (калі дзеяслоў **1-га спражэння**) і **-ачы, -ячи** (калі дзеяслоў **2-га спражэння**): *бягуць – бегучы, чытаюць – чытаючы, ляжаць – лежачы, стаяць – стоячы*.

**Але:** *баяцца – баючыся, дрыжсаць – дрыжучы, кричаць – кричучы, спаць – сплючы.*

Дзеепрыслоўі **закончанага трывання** ўтвараюцца ад асноў **прошлага** часу дзеясловаў **закончанага трывання** з дапамогай суфіксаў **-ўши** (пры аснове **на галосны**) і **-шы** (пры аснове на **зычны**): *сагнаў – сагнаўшы, апёк – апёкішы*.

**Ад зваротных дзеясловаў** ўтвараюцца **зваротныя дзеепрыслоўі**: *мыюцца – мыючыся; памыўся – памыўшыся; вітацца – вітаючыся; павітаўся – павітаўшыся.*

**Увага:** дзеепрыслоўі, утвораныя ад дзеясловаў **незакончанага трывання** з дапамогай суфіксаў **-ўши, -шы**: *бегши, мыўши, касіўши, лічацца парушэннем літаратурнай нормы* (трэба: *бегучы, мыючы, косячы*).

### **АСАБЛІВАСЦІ КІРАВАННЯ Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ**

У словазлучэннях выразна выяўляецца нацыянальная спецыфіка мовы. Так, у беларускай мове **дзеясловы са значэннем ветлівасці** тыпу **дзякаваць, выбачаць, дараваць** утвараюць словазлучэнні з назоўнікамі (займеннікамі) у форме **давальнага склону**: *выбачайце мне, дараваць сябру*.

**Дзеясловы са значэннем руху** тыпу **iсci, бегчы, плыць**, а таксама **волевыя ўленчыя (паслаць, адправіць, выправіць)** спалучаюцца з назоўнікамі (займеннікамі) у форме **вінавальнага склону** з прынаゾўнікамі **па, у** (з назвамі грыбоў і ягад): *пайсці ў грыбы, паслаць па доктара*.

**Дзеясловы са значэннем думкі, маўлення, пачуцця** тыпу **гаварыць, казаць, распытваць, разважаць, думаць, клапаціцца** спаалучаюцца з назоўнікамі (займеннікамі) у форме **вінавальнага склону** з прынаゾўнікам **пра**: *думаць пра будучае, разважаць пра твор, клапаціцца пра дзяцей*.

**Дзеясловы** тыпу **смяяцца, жартаваць, рагатаць, насміхацца, здзекавацца, кпіць** кіруюць назоўнікамі (займеннікамі) **роднага склону** з прынаゾўнікам з: *жартаваць з сябра, здзекавацца з палоннага*.

**Дзеясловы хварэць, захварэць** ужываюцца з назоўнікамі **вінавальнага склону** з прынаゾўнікам **на**: *хварэць на грып, захварэць на адзёр*.

**Дзеяловы ажсаніць, ажсаніцца** ужываюцца з назоўнікамі (займеннікамі) **творнага склону** з прынаゾўнікам з(са): *ажсаніцца з Вольгай, ажсаніцца сына з суседкай*.

**Дзеяловы і аддзеялоўнія назоўнікі са значэннем пачуцця жалю, смутку, тугі** кіруюць назоўнікамі ў форме **меснага склону** з прынаゾўнікам **па**: *сумаваць па школе, туга па радзіме*.

**Дзеяловы і назоўнікі са значэннем дзеяння** ужываюцца з назоўнікамі **меснага склону** з прынаゾўнікам **па**: *хадзіць па пакоі, вандроўка па гісторычных мясцінах*.

У беларускай мове шмат іншых спецыфічных словазлучэнняў: *пісаць на* адрес, вызначыць **на** смак, смуткаваць з прычыны, адрознівацца значэннем, малы памерам, паводле закона, паехаць **да** брата, дом **на** два паверхі, стаяць **ля (каля)** акна, некалькі разоў **на** тыдзень, **на** карысць каму, падобны **да** каго, не выкананы **праз** лянату, загадчык аддзела, заляцацца да дзяўчыны, ехаць **у** млын, чытаць сам сабе, узяць шлюб, скасаваць шлюб, даглядаць дзіця і інш.